



# «Недахоп валюты ў Беларусі выкліканы ростам сусветных цэн на сыравіну і энерганосьбіты»

Аб гэтым заявіў учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе аб бягучых пытаньнях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Прэзідэнт нагадаў аб тым, што ўрад і Нацыянальны банк у цесным узаемадзеянні павінны былі ў самыя кароткія тэрміны ліквідаваць дыспрапорцыю ў эканоміцы і на фінансавым рынку. Замест гэтага ў краіне склалася парадаскальная сітуацыя, калі рост ВУП за гэты год склаў рэкордныя лічбы — 11 працэнтаў, рост прамысловай вытворчасці — 12 працэнтаў, а валюты ў краіне усё роўна не хапае. Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што прычынай існуючай сітуацыі стаў значны рост цэн на нафту (за апошнія месяцы цэна ўзраста амаль удвая), што прывяло і да падарожжяў прыроднага газу. Значна падскочылі таксама цэны на метал, іншую сыравіну і рэсурсы. «Усё гэта мы разумелі, і трэба было б людзям сказаць, што справа не ў тым, што мы нечага не разумеем або не лічым», — адзначыў кіраўнік дзяржавы, дадаўшы, што адбываецца абвальны рост цэн на сусветных рынках на сыравіну і энергарэсурсы, якіх у Беларусі або практычна няма, або ёсць у абмежаванай колькасці.

Прэзідэнт канстатаваў, што ў Беларусі пачалі вырабляць больш тавараў, але пры гэтым падкрэсліў: «Пытанне не ў тым, колькі вырабляем, а пытанне ў цэне вырабленага». «Рэальны сектар эканомікі не можа расці такімі тэмпамі, як расце цэна на рэсурсы і сыравіну. Нам не хпіла прадаваемых тавараў, валюты, каб аплачваць спажываныя рэсурсы», — сказаў кіраўнік дзяржавы. У сувязі з гэтым у Беларусі быў вылучаны крытычны імперат, без якога краіна не можа жыць, у тым ліку газу, часткова нафты, ляскастваў. Паводле слоў Прэзідэнта, валюту трацілі толькі на тое, без чаго краіна не можа жыць.

Позную ролю ў існуючай эканамічнай сітуацыі адыграў значна ўзросшы попыт на аўтамабілі. «Мы ж разумелі, што людзі набягаюць у банк, каб купіць аўтамабілі», — заўважыў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, у мінулым годзе ў Беларусь завезлі аўтамабіляў больш як на \$1 млрд. «Гэта не галоўны фактар, але і гэта фактар — адзін мільярд выключыць з абароту», — сказаў Прэзідэнт. Ён раскрытыкаваў работу банкіраў за тое, што, бачачы існуючую сітуацыю, яны не абмежавалі выдату спажывецкіх і іншых крэдытаў, якія людзі бралі ў беларускіх рублях, а затым мянялі на валюту. «Ніякіх рэзкіх рухаў быць не павінна. Фінансы і грошы не любяць гэтага — гвалту і рэзкіх рухаў. Ды і людзі ўжо, напэўна, усё, што хацелі, скапілі. Таму давайце выбудоўваць акуратна, мэтанакіравана тую палітыку, якой мы павінны цяпер прытрымлівацца», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, як урад, так і Нацбанк своечасова не адраагавалі на тыя тэндэнцыі, якія адбываюцца ў свеце. «Мы прадбачылі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў, што нас будуць прыскакаць мэтанакіравана і метадычна, дэстабілізуючы абстаноўку. Так яно і здарылася: спачатку на валютным рынку, потым на харчовым, а потым іранула ў метро — цэлы ланцуг», — сказаў Прэзідэнт.

«Сумна, што сёння сабраліся прадстаўнікі Нацбанка і ўрада ў Прэзідэнта і чакаюць нейкіх дадатковых рашэнняў. Няўжо вы не можаце самі вызначыцца, дамоўчыцца і прыняць узгодненае рашэнне, няхай нават непапулярнае? Прэзідэнт сваё слова сказаў, чаму вы чакаеце яшчэ нейкіх указанняў?» — адзначыў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што з усімі праблемамі ў эканоміцы можна справіцца сваімі сіламі. «Калі націснулі (на валютным рынку — Заўвага БЕЛТА), толькі ў красавіку прыток валюты ад экспарту павялічыўся на 20 працэнтаў», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён канстатаваў, што на сённяшні дзень «некаторыя працэсы сталі згасаць, асабліва на спажывецкім рынку». «І на валютным рынку ўжо ёсць добрыя зручкі. Толькі ці варта нам спяшацца і тусаць людзям. Ніколі нідзе небыла спяшацца, трэба даць магчымасць працэсу скончыцца», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Звяртаючыся да удзельнікаў нарады, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Людзей прыскакаць неўжо, хоць яны перш за ўсё стварылі гэту сітуацыю. Я яшчэ на «Дажынках» у мінулым годзе гаварыў, што ў спакоем рэжыме мы будзем жыць і вы (беларускі народ. — Заўвага БЕЛТА) не хвалойцеся, але калі вы створыце ахвятаж — атрымаеце гэта. Стварылі — атрымалі».

Што датычыцца сітуацыі на харчовым рынку, ён запэўніў, што дзяржава здольна задаволяць любы ахвятаж попыт, на цукар, алеі, іншыя прадукты, і няма неабходнасці ператвараць кватэры і гаражы ў харчовыя склады.

«Але людзей папракаць не трэба. І мы добрыя, і тыя, хто нам падкідае праз так званыя СМІ гэтыя пытанні, ствараючы ахвятаж. Мы гэта павінны былі прадбачыць, і аб гэтым яму не раз было сказана», — дадаў ён.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў урад за слабую работу па імпартазамішчэнні.

«Але мы ж ужо пасуспілі да таго, і гэта я не першаму складу ўрада гавару, што не можам у краіне вырабіць свае зубачысткі, лямперсы і іншыя тавары», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Вельмі дрэнна займаліся імпартазамішчэннем». Кіраўнік дзяржавы ўказаў і на недахопы ў пытанні ахвятажна праасоўвання айчынай прадукцыі за мяжу. «Мы яшчэ не навучыліся прадаваць тое, што вырабляем. Даражэй прадаваць тое, што вырабляем», — падкрэсліў Прэзідэнт.

# АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА РАЗГЛЕДЗЕЎ КАДРАВЫЯ ПЫТАННІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 15 красавіка разгледзеў кадравыя пытанні. Кіраўнік дзяржавы назначыў: МАКСІМЕНКУ Аляксандра Уладзіміравіча — дырэктарам Дзяржаўнага фінансаванага маніторынгу Камітэта дзяржаўнай кантролю; АУСІЮКА Юрыя Аляксандравіча — галоўным дзяржаўным судова-медыцынскім экспертам Рэспублікі Беларусь — начальнікам Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых экспертаў; МАНІЮКА Васіля Міхайлавіча — намеснікам старшыні Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі; БРЫТКОВА Юрыя Аляксандравіча — намеснікам старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта; ПОЛУДНЯ Сяргея Анатольевіча — намеснікам старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэта; БЫКОВА Ігара Міхайлавіча — намеснікам старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта; КУДРАШОВА Аляксандра Міхайлавіча — начальнікам Дзяржаўнага нагляднага за бяспечным выдзеннем работ у прамысловасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

Прэзідэнт таксама даў згоду на назначэнне: ПІНЕВІЧА Дзмітрыя Леанідавіча — першым намеснікам міністра аховы здароўя; ЗАБЕЛЫ Аляксандра Леанідавіча — першым намеснікам міністра гандлю;

МАТУЛІЦКА Эварда Браніслававіча — намеснікам міністра гандлю; РУМАКА Аляксандра Аляксеевіча — намеснікам міністра працы і сацыяльнай абароны; ЯРАШЭНКА Аляксандра Рыгорававіча — намеснікам міністра эканомікі; ДЗЯМІДАВА Леаніда Уладзіміравіча — першым намеснікам старшыні Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях; СТАДОЛЬНІКА Валерыя Францавіча — старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю Брэсцкай вобласці; АТРОШЧАНКІ Аляксандра Аляксеевіча — старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці; АТРОШЧАНКІ Аляксандра Аляксеевіча — старшынёй Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці; АЦАПТЫ Віктара Уладзіміравіча — старшынёй Сяненскага райвыканкама; ГОРНАКА Аляксея Сінівецтвавіча — старшынёй Талачнскага райвыканкама; АДАМЕНКІ Яўгена Буніслававіча — старшынёй Мазырскага райвыканкама; ПІЛІПЦА Івана Іванавіча — старшынёй Калінінскага райвыканкама; АНЦПЕНКІ Анатоля Якаўлевіча — старшынёй Лагойскага райвыканкама; ЗАГОРЦАВА Міхаіла Гаўрылавіча — старшынёй Смалевіцкага райвыканкама; ГАЛЯ Андрэя Вадымілавіча — кіраўніком адміністрацыі Партызанскага раёна г. Мінска;

ТРАЦЯКОВА Уладзіміра Канстанцінавіча — генеральным дырэктарам адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан»; ДРОБАТАВА Васіля Іванавіча — дырэктарам адкрытага акцыянернага таварыства «Полшацтранснафта Дружба»; РАДЗЕВІЧА Аляксандра Міхайлавіча — генеральным дырэктарам дзяржаўнага вытворчага аб'яднання «Мінскі электратэхнічны завод імя В.І. Казлова»; дырэктарам ВРУП «Мінскі электратэхнічны завод імя В.І. Казлова»; ЖУКАВА Васіля Патапавіча — дырэктарам Дэпартамента ветэрынарнага і харчовага нагляду Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання; ГРУЗДАВА Аляксандра Сямёнавіча — дырэктарам Дэпартамента па прадпрыемальніцтве Міністэрства эканомікі; МАКСЮТЫ Алега Міхайлавіча — дырэктарам Дэпартамента па гідромэтаралогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя; ГАНЕВІЧА Аляксандра Дарміонтавіча — Генеральным консулам Рэспублікі Беларусь у г. Мюнхене (Федэратыўная Рэспубліка Германія); ПАДКАВЫРАВА Уладзіміра Іванавіча — старшынёй праўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## РЭЧКА З НОРАВАМ

Прыток Дняпра рэчка Друць праявіла нораў: прыбавіла ўзровень вады на 11 см. У вёсцы Збораў Рагачоўскага раёна падтапіла 5 падворкаў. Усяго ў раёне паводкаў падтопена 18 падворкаў у 2 населеных пунктах. Аднак эвакуацыя жыллярам не патрабуецца. Між тым на Прыпяці вада ўзровень пайшла на спад і сітуацыя стабілізавалася. Пакуль колькасць падтопленых населеных пунктаў на поўдні Гомельшчыны застаецца нязменнай.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.



Намеснік дырэктара па вытворчасці прадпрыемства «Саўгас «Дабраволец» Васіль Валодзька перакрывае чумакі, якія глебы закладзены будучы высокай ураджай.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 16.04.2011 г. (для БН разліка)		Курсы літвыя валют для беларускіх разлікаў (Цэнтральны РБ)	
1 долар США	3 052,00	1 швейцарская франка	182,83
1 еўра	4 424,18	1 польскі злоты	53,3902
1 латывійскі лат	6 231,75	1 расійскі рубель	108,15
1 літоўскі літ	1 280,12	1 украінская грыўня	382,94
		USD	28,2212
		10 UAH	35,3902
		10000 BYR	92,4376
		EUR	40,8304



# СЁННЯ НА СУБОТНІК І НА ДАЧУ, А ЗАЎТРА — У ХРАМ!

Пра гэта паведаміў журналістам Генеральны пракурор Беларусі Рыгор ВАСІЛЕВІЧ. Паводле яго слоў, пасля выбуху ў 2008 годзе адбіткі пальцаў былі ўзаты больш чым у двух мільёнаў чалавек па ўсёй Беларусі, аднак адбіткі пальцаў выканаўцы тэракту ў базе звестак не аказалася.

— Сам выканаўца тэракту — мужчына, і ў 2009-м годзе ён праходзіў службу ва Узброеных Сілах. У прынцыпе, ён абавязаны быў прайсці працэдуру дактыльскапіі, — зазначае Рыгор Васілевіч. — Па ініцыятыве пракуратуры два гады таму была распрацавана працэдура дактыльскапіі, а пазней нават быў унесены змяненні ў Закон, якія прадугледжалі гэтую працэдуру для ваеннаабавязаных. Аднак, на жаль, у базе звестак адбіткі пальцаў злучылічы не было.

Паводле слоў пракурора, адбіткі гэтага чалавека былі выяўлены таксама на счотчы і на бомбе, якую знайшлі на разарванай 3 ліпеня 2008 года.

Як падкрэсліў Рыгор Васілевіч, у хуткім раскрыцці тэракту 2011 года следства дапамагла вялікая праведзеная работа па раскрыцці выбуху ў 2008-м годзе. Кожны тыдзень следствам аналізавалася праведзеная работа, было правярана больш за 84 тысячы абанэтай мабільнай сувязі, якія ў той час знаходзіліся ў раёне стэлы «Мінск — горад-герой». Тады следства апыталася 854 сведак і правяло 75 аглядаў месца здарэння. Супрацоўнікі міліцыі выядзжалі на рынкі і апыталі нават гандляроў балтамі. Паралельна было раскрыта некалькі дзясяткаў іншых злачынстваў.

— Па сутнасці, шукалі іголку не ў адным стозе сена. Усе гэтыя гады злачынца не быў на вяду. Ніхто з пяці затрыманых не прыцягваў нават да адміністрацыйнай адказнасці і не займаўся публічнай дзейнасцю. Гэта і прымушала следства хадзіць па кругу.

**Выявіць выканаўцу злачынства дапамаглі камеры відэаназірання**

Як заявіў генпракурор, раскрыцці забойства касіра ў аб'екце некалькі гадоў таму таксама замаруджалася па прычыне адсутнасці выяўленай выявы твару злачынцы:

— Пракуратура пастаянна звяртала ўвагу на тое, што выкарыстанне відэакамер на вуліцах трэба ўзмацніць. І такая работа на шэрагу аб'ектаў была праведзена. У прыватнасці, на станцыях метрапалітэна ўсталяваныя 22 камеры відэаназірання. І, прагледваючы запісы відэакамер, удалося адрозніць выявы сілук злачынцы. Заставалася толькі ідэнтыфікаваць яго твар. Дзясяткі спецыялістаў прааналізавалі сотні метраў відэазапісаў. Гэта дазволіла калегам з КДБ і МУС выявіць на след выканаўцы злачынства.

Як адзначыў генпракурор, расследаванне крымінальнай справы тэракту 11 красавіка — гэта выключны выпадак, калі грамадскасць ведае ледзь не кожны крок следства.

Паводле слоў Рыгора Васілевіча, пакуль нельга дакладна казаць пра тэрміны перадачы справы ў суд:

— Спачатку трэба да канца замацаваць усе звесткі і скончыць усе экспертызы. Я мяркую, што магчыма ў межах двухмесячнага тэрміну следства будзе завершана. Затрыманым прагража абвінавачванне па артыкуле «Тэрарызм».

Ілья ЛАПАТО.

## ВЫКАНАЎЦА ТЭРАКТУ ў МІНСКІМ МЕТРО — УРАДЖЭНЕЦ ВІЦЕБСКА

Выканаўца тэракту ў мінскім метрапалітэне — ураджэнец Віцебска. Аб гэтым паведаміў напярэдадні вечарам у эфіры тэлеканала АНТ першы намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі Алег Пякарскі.

Паводле яго слоў, на момант затрымання злачынца знаходзіўся ў стане моцнага алкагольнага ап'янення. Гаворачы аб матывах жудаснага злачынства, першы намеснік кіраўніка МУС паведаміў, што злачынцы мэтанакіравана хацелі забіць як мага больш людзей.

## КОЛЬКАСЦЬ ЗАГІНУЛЫХ У ВЫНІКУ ВЫБУХУ ў МЕТРО ДАСЯГНУЛА 13 ЧАЛВАК

Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек, паведаміла БЕЛТА.

13-я ахвяра выбуху ў мінскім метро — Анатоль Іванавіч Макейчык 1954 года нараджэння. Ён памёр ноччу на 15 красавіка. Анатоль Макейчык пражываў у пасёлку Калодзішчын Мінскай вобласці. Пасля выбуху ў мінскім метро ён знаходзіўся на лячэнні ў 6-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска.

Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя на 6.00 15 красавіка, у бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіцца 161 чалавек: у цяжкім стане — 21, сярэдняй ступені цяжкасці — 28, лёгкай ступені цяжкасці — 112.

## БЕЛАРУСЫ ПЕРАЛІЧЫЛІ ў АДРАС ПАЦЯРПЕЛЫХ БОЛЬШ ЯК ВР2 МЛРД

Аб гэтым БЕЛТА паведаміў ў прэс-службе Мінгарвыканкама. «На дабрачынных рахункі Мінгарвыканкама, адкрытыя для залічэння ахвяраўранняў у сувязі з трагічнымі падзеямі, якія адбыліся 11 красавіка на станцыі сталічнага метро «Кастрычніцкая», па стане на 17.00 15 красавіка паступіла Br2 079 486 649», — паведамілі ў прэс-службе. Таксама пералічана 206 500 расійскіх рублёў і \$200.

## ЗА МЯЖОЙ. І З БЕЛАРУСКІМ СТАЖАМ

ДАВОЛІ распаўсюджаная думка, што памер пенсіі ў рэшце рэшт вызначае індыўідуальны каэфіцыент заробку, адпавядае рэчаіснасці толькі напалову. Адначасова ні ў якім разе нельга сідкаваць за рахунак стажа. Між тым, таксама не сакрэт: існуюць некаторыя асаблівасці яго вылічэння.

### Дзе мінімум і максімум?

Заканадаўства вызначае, што права на працоўную пенсію на ўзросце дае не менш чым 5-гадовы стаж з выплатай уноснаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання. Пры гэтым магчымасць атрымаваць поўную працоўную пенсію мужчынам дае 25-гадовы, а жанчынам — 20-гадовы «агульны» стаж.

# ВЫКАНАЎЦА ТЭРАКТУ 11 КРАСАВІКА НЕ ПРАХОДЗІў ДАКТЫЛЬСКАПІІ ПАСЛЯ ВЫБУХУ 3 ЛІПЕНЯ 2008 ГОДА

Пра гэта паведаміў журналістам Генеральны пракурор Беларусі Рыгор ВАСІЛЕВІЧ. Паводле яго слоў, пасля выбуху ў 2008 годзе адбіткі пальцаў былі ўзаты больш чым у двух мільёнаў чалавек па ўсёй Беларусі, аднак адбіткі пальцаў выканаўцы тэракту ў базе звестак не аказалася.

— Сам выканаўца тэракту — мужчына, і ў 2009-м годзе ён праходзіў службу ва Узброеных Сілах. У прынцыпе, ён абавязаны быў прайсці працэдуру дактыльскапіі, — зазначае Рыгор Васілевіч. — Па ініцыятыве пракуратуры два гады таму была распрацавана працэдура дактыльскапіі, а пазней нават быў унесены змяненні ў Закон, якія прадугледжалі гэтую працэдуру для ваеннаабавязаных. Аднак, на жаль, у базе звестак адбіткі пальцаў злучылічы не было.

Паводле слоў пракурора, адбіткі гэтага чалавека былі выяўлены таксама на счотчы і на бомбе, якую знайшлі на разарванай 3 ліпеня 2008 года.

Як падкрэсліў Рыгор Васілевіч, у хуткім раскрыцці тэракту 2011 года следства дапамагла вялікая праведзеная работа па раскрыцці выбуху ў 2008-м годзе. Кожны тыдзень следствам аналізавалася праведзеная работа, было правярана больш за 84 тысячы абанэтай мабільнай сувязі, якія ў той час знаходзіліся ў раёне стэлы «Мінск — горад-герой». Тады следства апыталася 854 сведак і правяло 75 аглядаў месца здарэння. Супрацоўнікі міліцыі выядзжалі на рынкі і апыталі нават гандляроў балтамі. Паралельна было раскрыта некалькі дзясяткаў іншых злачынстваў.

— Па сутнасці, шукалі іголку не ў адным стозе сена. Усе гэтыя гады злачынца не быў на вяду. Ніхто з пяці затрыманых не прыцягваў нават да адміністрацыйнай адказнасці і не займаўся публічнай дзейнасцю. Гэта і прымушала следства хадзіць па кругу.

**Выявіць выканаўцу злачынства дапамаглі камеры відэаназірання**

Як заявіў генпракурор, раскрыцці забойства касіра ў аб'екце некалькі гадоў таму таксама замаруджалася па прычыне адсутнасці выяўленай выявы твару злачынцы:

— Пракуратура пастаянна звяртала ўвагу на тое, што выкарыстанне відэакамер на вуліцах трэба ўзмацніць. І такая работа на шэрагу аб'ектаў была праведзена. У прыватнасці, на станцыях метрапалітэна ўсталяваныя 22 камеры відэаназірання. І, прагледваючы запісы відэакамер, удалося адрозніць выявы сілук злачынцы. Заставалася толькі ідэнтыфікаваць яго твар. Дзясяткі спецыялістаў прааналізавалі сотні метраў відэазапісаў. Гэта дазволіла калегам з КДБ і МУС выявіць на след выканаўцы злачынства.

Як адзначыў генпракурор, расследаванне крымінальнай справы тэракту 11 красавіка — гэта выключны выпадак, калі грамадскасць ведае ледзь не кожны крок следства.

Паводле слоў Рыгора Васілевіча, пакуль нельга дакладна казаць пра тэрміны перадачы справы ў суд:

— Спачатку трэба да канца замацаваць усе звесткі і скончыць усе экспертызы. Я мяркую, што магчыма ў межах двухмесячнага тэрміну следства будзе завершана. Затрыманым прагража абвінавачванне па артыкуле «Тэрарызм».

Ілья ЛАПАТО.

## ВЫКАНАЎЦА ТЭРАКТУ ў МІНСКІМ МЕТРО — УРАДЖЭНЕЦ ВІЦЕБСКА

Выканаўца тэракту ў мінскім метрапалітэне — ураджэнец Віцебска. Аб гэтым паведаміў напярэдадні вечарам у эфіры тэлеканала АНТ першы намеснік міністра ўнутраных спраў Беларусі Алег Пякарскі.

Паводле яго слоў, на момант затрымання злачынца знаходзіўся ў стане моцнага алкагольнага ап'янення. Гаворачы аб матывах жудаснага злачынства, першы намеснік кіраўніка МУС паведаміў, што злачынцы мэтанакіравана хацелі забіць як мага больш людзей.

## КОЛЬКАСЦЬ ЗАГІНУЛЫХ У ВЫНІКУ ВЫБУХУ ў МЕТРО ДАСЯГНУЛА 13 ЧАЛВАК

Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек, паведаміла БЕЛТА.

13-я ахвяра выбуху ў мінскім метро — Анатоль Іванавіч Макейчык 1954 года нараджэння. Ён памёр ноччу на 15 красавіка. Анатоль Макейчык пражываў у пасёлку Калодзішчын Мінскай вобласці. Пасля выбуху ў мінскім метро ён знаходзіўся на лячэнні ў 6-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска.

Паводле звестак Міністэрства аховы здароўя на 6.00 15 красавіка, у бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзіцца 161 чалавек: у цяжкім стане — 21, сярэдняй ступені цяжкасці — 28, лёгкай ступені цяжкасці — 112.

## БЕЛАРУСЫ ПЕРАЛІЧЫЛІ ў АДРАС ПАЦЯРПЕЛЫХ БОЛЬШ ЯК ВР2 МЛРД

Аб гэтым БЕЛТА паведаміў ў прэс-службе Мінгарвыканкама. «На дабрачынных рахункі Мінгарвыканкама, адкрытыя для залічэння ахвяраўранняў у сувязі з трагічнымі падзеямі, якія адбыліся 11 красавіка на станцыі сталічнага метро «Кастрычніцкая», па стане на 17.00 15 красавіка паступіла Br2 079 486 649», — паведамілі ў прэс-службе. Таксама пералічана 206 500 расійскіх рублёў і \$200.

## Твае правы

В 2010 год кампанія супрацоўнічала з аўдытарам індывідуальным прадпрымателем Тіам Святланой Івановіч. Юрыдычны адрас: 220022, г. Мінск, ул. Чайкоўка, д. 20, кв. 64. Спецыяльнае дазвolenне (ліцэнзія) на право осуществления аудиторской деятельности № 02200 /0495395 от 05.01.2009 г. выдана Министерством финансов Республики Беларусь со сроком действия по 02.02.2014 г. УНП 100990426. Свидетельство о государственной регистрации от 24.08.2000 г. № 955 выдано Минским госпроискомом. Аўдыторскае заключэнне: бухгалтэрская (фінансавая) отчетность ЗАО «Промтрансинвест», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «Промтрансинвест» на 1 января 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, при этом совершенные ЗАО «Промтрансинвест» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству. УНП 10035923

# ЁСЦЬ ПЫТАННІ? ТЭЛЕФАНУЙЦЕ...

На будучым тыдні дзяжурцы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануоць: 18 красавіка — галоўны спецыяліст аддзела ліцэнзавання медыцынскай дзейнасці Міністэрства аховы здароўя Андрэй Мікалаевіч КАМІНСКІ; 19 красавіка — галоўны урач Мінскай абласной клінічнай бальніцы Юры Мікалаевіч ЛАДУЦЬКА.

20 красавіка — дырэктар РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі Андрэй Леанідавіч ТАННІ; 21 красавіка — дырэктар РНПЦ пульманалогіі і фтызіятрыі Генадзь Львовіч ГУРЭВІЧ;

**падрабязнасці**

## Псіхалагічных ахвяр тэракту нашмат больш, чым тых, хто пацярпеў фізічна...

Як доўга будзе адчувацца ў грамадстве рэха выбуху на станцыі метро «Кастрычніцкая»? Сёння, напэўна, ніхто не ведае адказу на гэта пытанне, аднак абсалютна відавочна, што жыццё ва ўсіх нас пасля 11 красавіка павіна змяніцца. Гэтую думку вельмі асцярожна і далікатна спрабавалі давесці ізраільскія ваенныя медыкі, якія прыбылі ў Беларусь пасля здзеіснасенага тэракту, на дапамогу беларускім калегам, і беларускія ваенныя медыкі на сустрэчы з журналістамі ў прэс-цэнтры «КП».

— Не толькі сумкі, а ўсё безнагляднае прадметы павінны выкідаць у людзей падазрэннае. — падкрэсліў **камандзір медыцнскага аддзела Паўднёвай дывізіі ізраільскай арміі, маёр Морыс БАТУМСКІ**. — Да таго ж у нас у Ізраілі сумкі ў наведвальніцкай магазіну праверваюцца на ўваходзе ў магазін, а не на выхадзе з яго... Увогуле людзі павінны ведаць, як паводзіць сябе ў экстраннай сітуацыі: не толькі калі яны сталі ахвярамі ці сведкамі тэракту, але і пры тэхнагенных аварыях, прыродных катаклізмах...

— Паведаце, што колькасць людзей, выратаваных у выніку правільна аказання першай дапамогі на месцы здарэння, намога большага, чым колькасць людзей, выратаваных на аперацыйным стале, — дапаўняе калегу **кіраўні аддзела траўмы Ізраільскай арміі, падпалкоўнік Элан ГЛАСБЕРГ**. — Менавіта таму так важна валодаць навыкамі аказання экстраннай медыцынскай дапамогі. Увогуле наш досвед сведчыць, што даволі часта за першым выбухам можа адбыцца другі, прычым у той момант, калі пацярпелым на месцы здарэння аказваецца першая дапамога, каб дадаткова павялічыць колькасць ахвяраў.

Траўмы і раненні, якія людзі атрымліваюць падчас тэрактаў, адрозніваюцца ад тых, з якімі медыкам довадзіцца сутыкнуцца штодня. — Усе пацярпелыя, якія знаходзяцца ў нас, маюць скарзныя аскалячныя раненні, якія сведчаць, што выбух быў магутнейшай сілы, — паведаміў намеснік начальніка Сілуэна ваеннага клінічнага медыцынскага цэнтра Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь **Вітольд ЖАРЫН**. — Увогуле характар атрыманых раненняў залежаў ад таго, наколькі блізка да эпіцэнтра выбуху знаходзіліся пацярпелыя.

Па словах **начальніка аддзела арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Івана РЫЖКО**, восем чалавек перанеслі ампутацыю канечнасцяў імі патрабуюцца пратэзаванне. У адной жанчыны ампутаваная кісьць рукі, ва ўсіх іншых ахвяр выбуху пацярпелі ногі. А самыя цярпіць стан сёння ў хворых, якія атрымалі цяжкія апёкі. Іван Рыжко падкрэсліў, што калі б такая масавая трагедыя здарылася яшчэ 5—7 гадоў таму, то, магчыма, нашы медыкі і не змалілі так якасна аказаць дапамогу ўсім пацярпелым. Высокі ўзровень аказання медыцынскай дапамогі стаў магчымым дзякуючы набрэнню высакласнага абсталявання, а таксама перааснашчэнню рэзімацыйных аддзяленняў беларускіх клінік, якое адбылося апошнім часам.

— Максімальна ранняя падключэнне псіхалагаў для аказання дапамогі пацярпелым і іх сваякам — гэта сусветная практыка, — падкрэсліў Морыс Батумскі. — У нас псіхологі пачынаюць працаваць з пацярпелымі яшчэ ў прыемным пакоі і працягваюць суправаджаць іх далей. Да таго ж мы даўно пераканаліся, што, акрамя пацярпелых і іх сваякоў, псіхалагічная дапамога патрабуецца таксама і медыкам, якія займаліся лячэннем пацярпелых, асабліва тым, хто аказаў дапамогу ў першыя хвіліны пасля трагедыі.

— Пацярпелых, якім патрабуецца псіхалагічная дапамога, — дадаў Элан Гласберг, — як правіла, у 3-4 разы больш, чым тых, хто пацярпеў ад тэракту фізічна.

— Існуе ўнікальны аспект падобнага псіхалагічнага стрэсу, — тлумачыць **старшыня ізраільскай асацыяцыі траўмы, маёр у запасе Ёрам КЛЯЙН**. — паколькі ахвярай становіцца не толькі чалавек, які знаходзіўся на месцы тэракту, але і члены яго сям’і. І калі здараецца нацыянальная трагедыя, спанатку ўвага ўсіх канцэнтраваная на пацярпелых, але жыццё працягваецца, і праз тыдзень—два пра ахвяр паступова забываюцца. Аднак для гэтых людзей наступіць будзь адчувацца яшчэ на працягу многіх месяцаў. Таму ў іх з’яўляецца па-цуждзі, што пра іх забыліся. Гэтага нельга дапускаць. Вельмі важна, каб спецыяльным службам, родным, сябрам, суседзям, калегі падтрымлівалі пацярпелых да таго часу, пакуль іх стрэс цікае іх не пройдзе.

Пасля здзеіснасена тэракту ў вялікай колькасці людзей (прычым не толькі ў тых, хто былі непасрэднымі сведкамі трагічных падзей) можа назірацца вострая псіхалагічная рэакцыя. Прыкладна праз два—тры тыдні многія з атрыманым стрэсам самастойна спраўляюцца. Аднак калі посттраўматычнае стрэсавае расстройтва не пераадолець, яго будзе разбураць арганізм чалавека гадамі. Таму перад спецыялістамі стаяць дзве задачы: па-першае, выявіць усіх людзей, у якіх можа развіцца посттраўматычны сіндром, па-другое — не даць яму развіцца.

Па словах спецыяліста, людзям трэба ведаць, што адчуваць пэўны час страх пасля тэракту — гэта нармальна, гэта яшчэ не з’яўляецца сведчаннем хваробы. Па спецыяльнаму псіхалагічнаму дапамогу трэба звяртацца, калі перажытае пазбавіла чалавека нармальнага жыцця. І калі праз тыдзень той баіцца выйсці з дома, іці на работу, ездзіць у метро, значыць, яго спрадуць патрабуюцца дапамога спецыяліста. Пры гэтым не менш важна для яго падтрымка родных людзей. Трэба як мага больш размаўляць — гэта дапамагае людзям вызваліцца ад трыволі. Але, безумоўна, агульнага «рэцэпту» для ўсіх няма.

Вітольд Жарын дадаў, што атрымаць экстранную псіхалагічную дапамогу можна нават па тэлефоне.

<b>Надзея НІКАЛАЕВА.</b>
<b>Даведка «Звязды»:</b>
<b>Псіхологі МНС Беларусі консультуюць па тэлефонах у Мінску:</b> (017) 209 27 36 і 209 27 58
<b>Тэлефоны экстраннай псіхалагічнай дапамогі ў Мінску:</b> <b>для дарослых</b> (017) 290 44 44, 290 43 70 (кругласутачна) <b>для дзяцей і падлеткаў</b> (017) 315 00 00 (кругласутачна)

# КРАІНЕ ПАТРАБУЮЦА НОВЫЯ СІСТЭМЫ ВІДЭАНАЗІРАННЯ

(Заканчэнне.

**Пачатак у нумары за 15 красавіка.**)

Камеры назірання пры гэтым павінны даваць не проста карцінку, а такую карцінку, якая дазволіць уставаіць асобу. Такі крок будзе мець нават прафільна-лактычны характар. Акрамя гэтага, існуе задача абвазач гаспадароў новаўзвядзенных будынкаў званку і ўнутры ўстаўляюцца сістэмы відэаназірання.

Сістэмы відэаназірання, якія ўстаўляліся раней у метрапалітэне, не адпавядаюць патрабаванням часу, і пасля пэўных узгадненняў будзе вырашацца пытанне аб прымяненні больш дарагіх, але і больш высокатэхнічных сістэм. Так, у Кітаі, напрыклад, сістэма відэаназірання праз некалькі секунд падае гукавы сігнал аб выяўленні нерухамага, нічыянага прадмета.

Што да ўстаноўкі стаяцяннарных металадэтэктараў — у першую чаргу на спартыўных аб’ектах і ў метро, — то тут трэба вывучаць замержны вопыт і выкарыстоўваць новыя тэхнічныя магчымасці, якія дазваляюць устаўнаўляваць нават выбуховыя рэчывы. А для таго, каб доглядзіць перад пачаткам спартыўна-масавых мерапрыемстваў праходзілі хутка і не выкіталі абурэння, наведвальнікі апошніх павінны вытрымліваць элементарныя правілы — не браць з сабой колюча-рэжучыя прадметы, наогул браць як мага менш рэччу і прыходзіць загада.

Паводле слоў намесніка міністра ўнутраных спраў Яўгена ПОЛУДНЯ, у гэтыя дні ў міліцыю ад насельніцтва паступае вялікая колькасць інфармацыі. Дзя-

### ВЫКРЫТА СПРОБА ФАЛЬСІФІКАЦЫІ

Аб гэтым гаворыцца ў каментар’і **начальніка ўпраўлення інфармацыі — прэс-сакратара МЗС Андрэя Савіных** у сувязі са спасылкамі агенцтва Associated Press на заяву кіраўніка Групы ААН па наёмніках Хасэ дэль Прада.

«Устапоўлена, што прадстаўнік ААН заявіў амерыканскаму журналісту, што ён не мае ніякай інфармацыі і таму не можа пацвердзіць прысутнасць якіх-небудзь наёмнікаў з Беларусі ў Лівіі. Аналагічныя пацверджанні мы атрымалі ад Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека», — адзначаецца ў каментарыі. Гэты факт можа разглядаць як доказ таго, што агенцтва Associated Press з’яўляецца наёмным агітатарам і інструментам заказной прапаганды...

# ІНФАРМАЦЫЙНЫ ТЭРОР АПАЗІЦЫІ

Тэракт 11 красавіка, нібы водападзел, размежавыў СМІ. Адны неслі людзям прудзівую інфармацыю, заклікалі дамагацца пацярпелым і сышчыкам, супакойвалі насельніцтва. Іншыя выкарыстоўвалі свае «таленты» для наганяння аб’станоўку, дыскрэдытацыі праваахоўных органаў і ўлады ў цэлым, урачы — усіх тых, хто прыкладваў максімум намаганняў для таго, каб выратаваць жыцці людзям, раскрыць варварскае злачынства. Кашчунскія абвінавачанні не засталіся без увагі Мінінфарма: газетам «Наша ніва» і «На-родная воля» вынесена папярджанне. Карэспандант БЕЛТА гутарыць аб гэтым з міністрам інфармацыі Беларусі Алегам Праляскоўскім.

— **Алег Вітольдвіч, з чым звязана вынесенае Мінінфармам папярджанне?**

— На жаль, пусціць плёткі пасля 11 красавіка захацелі не толькі асобныя грамадзяне, але і сродкі масавай інфармацыі.

Газета «Наша ніва» распаўсюдзіла інфармацыю аб тым, што пацярпелыя ў час выбуху дзвячыну Марыну Шубіч нібыта адвезлі ў бальніцу з месца тэракту толькі каля 23 гадзін 11 красавіка. Аўтары байкі, напэўна, з гордаццю лічылі, што яны «падвалілі» беларускія кіраўніцтва: маўляў, пакуль Прэзідэнт ускладаў кветкі на месцы тэракту ў метро, там яшчэ былі параненыя людзі.

Потым, вядома, аказалася, што ўрачы 3-й гарадскоў клінічнай бальніцы Марыну пачалі апераваць ужо ў 18.45. І гэта аперацыўнасць нашых медыкаў дапамагла выратаваць жыццё дзвячыны, хоць яе стан усё яшчэ застаецца цяжкім.

Але нічога — галоўнае, што публікацыя аб «бесчалавечнасці» Прэзідэнта і «нікчымнасці» дзяржаўных медыкаў і ратавальнікаў выйшла. «Сенсацыя» арганізавана. «Апазіцыйная» палітычная місія выканана.

— **Як вы ў цэлым ацэньваеце рэакцыю СМІ і ўсяго беларускага грамадства на тое, што адбылося?**

— На мой погляд, трагедыя не толькі з’ядала, але ў некаторым сэнсе падзілала беларускае грамадства. Частка нашых людзей раскрылася па-новаму: у новых для сябе абставінах пагрэзы жыццю людзі не разгубіліся, не ўзнялі паніку, аказалі дапамогу пацярпелым, зысплатна падвозілі сваіх суйаціннікаў, працавалі дзень і ноч для выратавання жыццёў, для рассядання гэтага злачынства, збіралі ахвяраванні, проста перажывалі за людзей і за краіну. І такіх людзей была, вядома, пераважная большасць.

Другая, значна меншая частка грамадства, паводзіла сябе інакш: людзі пляткарці, складалі небыліцы, севлі паніку, у тым ліку свядома, абвінавачвалі ўладу ў арганізацыі тэракту ў мінскім метро і іншымі спосабамі спрабавалі заробіць акамі на трагедыі. Карацей, скакалі на касцях. На жаль, было і такое.

Па вялікім рахунку, пасля тэракту падзяліліся і срод-

кі масавай інфармацыі. Аднак гэты падзел быў зусім не на лініі «прыватныя — дзяржаўныя». А па іншай, больш прастай лініі: «прыстойныя — непрыстойныя».

Адны выданы працавалі на стабільнае сітуацыі, на дапамогу пацярпелым, на аднаўленне спакою ў грамадстве. Іншыя множылі самыя неверагодныя здагадкі і хворыя фантазіі, падківалі людзям адкрытую дзынфармацыю.

— **Што вы думаеце пра сітуацыю, якая склалася ў сетцы інтэрнэт? Да гэтага часу па блогах, форумах і сацыяльных сетках ходзіць нямаля, мякка кажучы, экзатычныя чутак і «версіі».**

— Наконт ацэнкі — як гаварыў Уладзімір Высоцкі, «я ненавіджу плёткі ў выглядзе версій». Мяркуючы самі: што было з так званым другім выбухам? Усялякі «блогеры» і «фарумчане», не разабраўшыся, узнялі шум, праз інтэрнэт распаўсюдзілі гэту чутку і нават некаторыя расійскія СМІ паспелі падхапіць. У выніку на звычайную паломку аўтобуса адцягнулася ўвага міліцыі, МНС, спецслужбы. А галоўнае — сапрады былі напалоханы і запанікавалі некаторыя людзі. Добра яшчэ, што ўсе спрацавалі аперацыйна і далі адначасова абвяржэнні і з МНС, і з МУС.

Усё тая ж апазіцыйная газета нядаўна ў загалуюку аднаго са сваіх матэрыялаў напісала пра тэракт 11 красавіка «тэрор супраць уласнага народа». Вось якраз такіх дзеянні бездаказных пляткароў ад інтэрнэту і СМІ — гэта самы сапраўдны тэрор супраць уласнага народа, адкрыты і нахабны. Дарчы, самым сапраўдным тэрорам супраць уласнага народа з’яўляецца і дзеянні вядомых палітыкаў, якія на наступны дзень пасля тэракту чарговы раз запатрабавалі ўвадзення эканамічных санкцый супраць Беларусі.

— **Але ж у сетцы інтэрнэт няма каму выносіць папярджанне? Ці існуюць якія-небудзь шпіяі рэгавання на такіх сітуацыі? Генпракуратура гэтымі днямі папярэджала аб адказнасці за распаўсюджванне папкелю.**

— Сродкі і магчымасці для прыцягнення пляткароў (калі плёткі могуць нанесці рэальную шкоду грамадству) і паклінікніку ў нас ёсць у поўным аб’ёме. Уласна, яны ў нас і раней былі, але мы імі не карысталіся або карысталіся абмежавана.

Як паказалі падзеі, напэўна, трэба гэту практыку заканчваць і наводзіць хця б мінімальны парадак у інтэрцеце. А то некаторыя таварышы, якія прыкрываюцца ананімасцю, чамусьці адчулі сябе здольнымі і ўпаўнаважанымі меркаваць аб тым, што праўда, а што хлусня, у тым ліку — абвргаючы афіцыйныя крыніцы. Калі ў іх ёсць свае меркаванні, няхай выкладуць сваё бачэнне і довады непасрэдна праваахоўным органам.

З бездаказнасцю ў блогах, сацыяльных сетках і на іншых інтэрнэт-пляцоўках пара заканчваць.

**Аляксандр ВАСІЛЬБЕУ, БЕЛТА.**

## «Спартак» прапусціў у 1/4 Ліга Еўропы ад «Порту» 10 мячоў. А Карпіну не сорамна

Вызначыліся паўфіналісты другога па значнасці еўрапейскага клубнага турніру — Лігі Еўропы. Імі сталі адразу тры партугальскія клубы. «Спартак» дома ў другім матчы саступіў 2:5 «Порту» (у першым матчы таксама праіграў, прапусціўшы пяць мячоў — 1:5). Пасля гульні галоўны трэнер спартакіўцаў Валерый Карпін сказаў наступнае:

— Магчыма, я звярнуць, але за каманду яны не сорамна. Было больш паэтыўных момантаў, чым негатывіўных. Нашмат больш. Мы стварылі момантаў 15 для узяцця варот. Праўда, мы стваралі, а яны забіралі...

«Дынама» (Кіеў) таксама не прайшло далей, саступіўшы пуцёчку партугальскай «Бразе». Абодва матчы скончыліся ўнічыю (1:1, 0:0), але партугальцы ідуць далей, забітаму ў гасцяў. Трыці партугальскім клубам стала «Бенфіка», якая па суме двух матчаў абыграла «ПСВ» (4:1, 2:2). Кампанію партугальцам складзе «Вільярэал», які і дома (5:1), і на выездзе (3:1) абыграў «Твентс».

У паўфіналах, якія пройдуць 28 красавіка і 5 мая, згуляюць «Брага» — «Бенфіка» і «Порту» — «Вільярэал».

## Зстонкі Вікі не бяцца

Сёння ў Палацы спорту стартуе матч Кубка Федэрацыі паміж жаночымі камандамі — нашай і эстонскай. Першай на kort, згодна з лёсаваннем, якое адбылося ў Мінскай гарадской ратушы ўчора, выйдзе пятая ракетка свету Віка Азаранка. Яна згуляе супраць другой ракеткі эстонскай зборнай Анэт Кантавейт (яна ў сусветным рэйтынгу 835-я). Яшчэ ў адным матчы другая ракетка нашай зборнай Волга Гаварцова (117-ты рэйтынг) згуляе супраць Марэт Рутэл. Яна першая ракетка эстонскай зборнай, у сусветным рэйтынгу займае аь 451-е месца. У нядзелю пройдуць таксама два адзіночныя матчы, дзе Азаранка і Гаварцова памянюцца суперніцамі, а пасля нас чакае парная сустрэча. Наш капітан Сяргей Ціцерын у пары зноў завяў Віку і Волгуя, а вось супраць іх выйдучы Марэт Ані і Ева Паалма.

Верагоднасць перамогі нашай зборнай, улічваючы рэйтынгі суперніц і нашы, вельмі вялікая. Праўда, гульні Кубка Федэрацыі, які і Кубка Дэвіса, вельмі непрадказальныя, нават калі ўгадваць гісторыю выступлення там нашых Мірнага і Валчкова. Пасля цырымоні лёсавання эстонскія тэнісісты заявілі, што пяці ракеткі свету Вікі Азаранкі не бяцца. Яны спадзяюцца правесці ў Мінску свае найлепшыя матчы. Будзем і мы спадзявацца, што наш капітан Сяргей Ціцерын, які ўзначальваў мужыцкую зборную на Кубку Дэвіса ў часы яе гучных перамог, ведае сакрэты поспеху.

Матч у суботу пачынаецца а 14-й гадзіне, у нядзелю — а 12-й. Пераможца матча выходзіць у другую Сусветную групу.

**Алена КРАВЕЦ.**

# ЗА МЯЖОЙ...

(Заканчэнне.

**Пачатак на 1-й стар.**)

— Паводле Закона «Аб пенсійным забеспячэнні», за ста 20 гадоў для жанчын ці 25 гадоў для мужчын прызначаецца пенсія ў памеры 55 працэнтаў сярэднямесячнага адкароктаванага заробку, — распавядае начальнік аддзела прызначэння і выплаты пенсій камітэта пра працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінгарвыканкома Ала Колбік. — А за кожны год звыш адпаведна 20 ці 25 гадоў памер пенсіі павялічваецца на 1 працэнт. Праўда, вызначана, што існуе «столь» для такога павелічэння — 75 працэнтаў. Інакш кажучы, пры разліку памеру пенсій жанчымн явярацца пад увагу максімум 40-гадовы, а мужчымн — 45-гадовы стаж.

Адначасова яшлішне заўважыць: калі ёсць 5 гадоў страхавога стажу, але не «назбіралася» неабходнага для жанчын 20-гадовага і мужчын 25-гадовага стажу, то прызначаецца няпоўная працоўная пенсія.

### «Дэкрэтны» водпуск: ёсць нюансы

Зразумела, што ў стаж уключаецца час працы з выплаты зносаў на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне. Прычым выплата такіх зносаў пасля 1 ліпеня 1998 года павінна рабіцца прынамсі з мінімальнай зарплатай. За час, калі страхавыя адлічэнні рабіліся менш чым з «мінімалі», пры вылічэнні стажу выкарыстоўваецца паправачны каэфіцыент.

— Апроч працы з выплаты сацстраху, у стаж уключаюцца так званыя «крэдывыны перыяды», — кажа Ала Колбік. — У прыватнасці, да такіх перыядаў адносяцца час тэрміновай службы ў войску, час навучання з атрыманнем прафесіі на дзённых аддзяленнях, час догляду працаздольным непрацоўным грамадзянам дзясцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, інваліды І групы ці састарэлыя ў узросце больш за 80 гадоў у выпадку вызначэння пастанянай неабходнасці такога догляду медыкамі, час догляду дзясцей ва ўзросце да 3 гадоў. Нарэшце, у стаж ідзе пэўны перыяд атрымання дапамогі па беспрацоўі.

Дарчы, апошняя агаворка зусім не выпадковая. Справа ў тым,

што з 1 жніўня 2006 года пры запіку перыядаў атрымання дапамогі па беспрацоўі ў стаж для прызначэння пенсіі існуе ліміт. Гэты ліміт складае не больш за 6 месяцаў.

Варта звярнуць увагу і на умовы запіку ў стаж часу догляду дзясцей ва ўзросце да 3 гадоў, — адзначае Ала Колбік. — Нагледзячы на колькасць дзясцей, тут залічваецца не больш за 9 гадоў у суме. Пры гэтым можа заўважыць, што маці, якія нарадзілі і выхавалі да 8 гадовага ўзросту пяць і больш дзясцей, карыстаюцца пенсійнымі льготамі — яны могуць выходзіць на пенсію ў 50 гадоў і для прызначэння поўнай працоўнай пенсіі такім жанчымн дастаткова ўсяго 15 гадоў стажу.

### Поўнач без ільгот

Даволі папулярная тэма — павелічэнне стажу за працу на Крайняй Поўначы. Між тым, тут усё адназначна: ніякага льготага вылічэння стажу за занятасць у гэтым рэгіёне наша заканадаўства не прадугледжвае.

— Праца на Крайнай Поўначы і раёнах, прыроўненых да яе, залічваецца ў календарным парадку — месяц за месяц, — зазначае Ала Колбік. — Адно, што для асоб, якія на падставе тэрміновага працоўнага дагавора адпрацавалі 15 гадоў на Крайнай Поўначы ці 20 гадоў у рэгіёнах, прыроўненых да Крайнай Поўначы да 1 студзеня 1993 года, вызначана магчымасць зніжэння агульнаўсталяванага пенсійнага ўзросту на 5 гадоў.

### Дакументы або сведкі

Не меншую цікакасць выклікае праца ў калгасах у школьным узросце. За такой працы таксама можа быць залічаны ў стаж. Аднак трэба мець на ўвазе, што паколькі членамі калгасаў звычайна становіліся з 16 гадоў, то падобны залік для школьнікаў у меншым узросце робіцца па фактычнай працягласці.

— Праца школьніка ў калгасе, напрыклад, падчас летніх канікулаў, павінна мець папярэднясць, — зазначае Ала Колбік. — Прычым пацярджаннем тут з’яўляюцца дакументы сельгаспрадпрыемстваў ці архіваў. Калі ж такіх дакументаў не захавалася, то існуе варыянт вызначэння стажу па прадстаўленні пака-

заннў не менш чым двух сведкаў, якія ведаюць зяўніка па сумеснай працы, у раённую камісію па прызначэнні пенсіі. Аднак трэба падкрэсліць: самі гэтыя сведкі павінны мець дакументы аб працы ў калгасе.

### Галоўнае — працоўны дагавор

Дарчы, практыка падпрацовак школьнікаў падчас канікулаў датычыцца не толькі калгасаў. І зноў жа існуе магчымасць заліку такіх падпрацовак у стаж. Але пры істотнай умовае — калі школьнікі былі аформлены на працу афіцыйна. Прычым, каб потым тут не ўзнікла якіх-небудзь непаразуменняў, зноў жа варта параіць: збіраць і захоўваць усе даведкі ці іншыя пацвярджальныя дакументы.

### Многае залежыць ад жадання

Нарэшце, таксама папулярнае пытанне: ці можа залічвацца ў стаж для прызначэння беларускай пенсіі час працы за мяжой?

— Паводле міждзяржаўнага пагаднення ад 13 сакавіка 1992 года, пры прызначэнні беларускай пенсіі залічваецца ў стаж праца з выплаты зносаў сацыяльнага страхавання пасля 1 студзеня 1992 года на тэрыторыі большасці краін СНД — Расіі, Украіны, Малдовы, Кыргызстана, Туркменістана, Таджыкістана, Узбекістана, Казахстана, Арменіі, — тлумачыць Ала Колбік. — Што ж да Лівы і Латвіі, то тут дзясцінае прынцып прапарцыянальнасці — паводле яго, гэтыя краіны самі прызначаюць пенсію за стаж, запрацаваны на іх тэрыторыі за пастовецкай час.

Пры гэтым з-за адсутнасці міждзяржаўных пагадненняў праца пасля 1 студзеня 1992 года ў Грузіі, Азербайджане і Эстоніі ў стаж не ўключаецца. Адсутнічаюць падобныя пагадненні і з дзяржавамі так званага далёкага замежжа. Праўда, тут усё ж існуюць варыянты. З 1 жніўня 2006 года занятасць на тэрыторыі гэтых краін можа залічвацца ў беларускі стаж пры умовае, што беларускія грамадзяне робяць страхавыя адлічэнні ў наш Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва ў добраахвотным парадку.

**Сяргей ГРЫБ.**

		
<b>УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (организатор аукциона) 17 мая 2011 года проводит открытый аукцион по продаже зданий, сооружений и иного имущества, находящегося в собственности ОАО «Белпромтара» (продавец). На аукционные торги выставляются:</b>		
Номер лота	№ 1	№ 2
Наименование и характеристика имущества, входящего в состав лота		

Карэспандэнт «Звязды» пазнаёмілася з бабуляй, якая без таблетак вылечыла не аднаго чалавека. Паводле слоў мясцовых жыхароў, спадарыня Сяляўка не толькі разбіраецца ў зёлках, але і валодае моцным біяполем.

Жыве Алена Адольфаўна ў Ліпнішках. У звычайнай вясковай драўлянай хаце. Мяркуючы па вялікай колькасці газет і абразоў, шмат чытае і верыць у Бога. Пакуль я асвойвалася на новым месцы, жвавае гаспадыня паспела прынесці з гарышча зёлкі і заварыць духмяную гарбату. Пасля чаго дастала з шафы шэрую папку для дакументаў, з якой пасыпалася на стол пажоўкляя паперкі са словамі падзякі з усёй рэспублікі.

«Ужо пяць гадоў хварэю на экзэму, — піша Мікалай Віктаравіч з Гародні. — Як толькі мяне не лячылі! Ляжаў кожны паўгода ў бальніцы, штодзень мазаўся мазіямі — нічога не дапамагала. Аднойчы даведаўся пра лекараку з Ліпнішак, якая вылечыла мяне за 2 тыдні адварам з траў. Дык чаю ў XXI стагоддзі нельга адкрыць фіталагічны дзеб ёжкіна было лячыць такімі хваробамі народнымі сродакмі, а не хіміяй?». «Вялікі дзякуй Пану Богу, што ёсць людзі, якія могуць нам дапамагчы, — чытаю цыдулку, напісаную жыхаркай вёскі Ляжнечы Іўеўскага раёна. — У мяне вузлавалі валлаж. Зварнулася да Сяляўкі. Яна пачала мяне лячыць зёлкамі, і мне стала лягчэй. У бальніцы казалі, што валлаж практычна разышоўся. Спладзюся на поўнае выдараўленне. Алена Адольфаўна спраўдзіла лекара ад Бога. Я спадзяюся на тое, што ў нашым раёне з'явіцца фітатарыя ў паліклініцы ці амбулаторы».

Як высветлілася, фітатарыя Алены Адольфаўны, у мінулым на-стаўніцка хіміі і біялогіі, займаецца даўно.

— Пачалася ўсё з нашага ліпнішкаўскага ўрача, — распавядае траўніца. — Ён ведаў, што я разбіраюся ў зёлках. Таму, калі мы з мужам ехалі адпачываць на рэчку, прасіў, каб, калі ўбачу якую прыгажуню, брала яе з сабой. Прыносіла я яму знойдзеныя траўчыкі і казала, што яна лечыць. Ён жа знаходзіў яе ў спецыяльнай кнізе і падкрэсліваў. Вось так я абышла

ўсе рэчкі, паланы, лагчыны, балоты...  
Угаворваў той урач Алену Адольфаўну кінць працу ў школе. Абяцаў выдзеліць кабінет, дзе б яна варыла адвары, захоўвала траўу і вяла прыём. Жанчына адмовілася. Маўляў, «куды я без спецыяльнай адукацыі. Што людзі скажуць? Ды і на каго я сваіх вучняў кіню?» І пачула ў адказ: «Глядзі сама. Але пачытай маё слова, пойдзеш на пенсію, будзеш лячыць людзей». У прычыне, так і сталася.

— Першым чалавекам, якая вылечыла, была маці. Яна хварэла на цукровы дыябет. Праведваючы пра тое, да мяне прыйшоў мясцовы чалавек. Жоўты, як гэта мая сцяна. Ён піў моцна, і ў яго быў цыроз печані. Ведаеце, кажу, я лячу толькі сваіх. «Дык і я ж радзя», — прыкідваецца. Так, я знайшла па радні. Не магла яму адмовіць. Дала трохлітровы слоік з адварам. Пасля расказаў, што ўрач у яго пятаецца: «Што ты пеш? Гату хваробу, каб зняць, трэба месца паўтара, а ты за чатыры дні зняўся». «Я пію траўу, — кажаў ён, — але вольна якую, не ведаю».

Пасля таго выпадку да Алены Адольфаўны пачалі ехаць людзі. Адуслілі і з рознымі хваробамі.

— Адна маладзца прыходзіць да мяне і плача. Прыступы ў яе былі, увесь час скурчыла. У яе была хворая шчытападобная залоза. Не плач, кажу, ты правільна прыйшла. Твая хвороба ў маіх руках. Вылечыла я. А пасля яе дзіця ў пяць гадоў стала сікацца. Я кажу, не хвалойся, і гэты энурэз я здыму.



«Бальніца — мой боль»

— Алена Адольфаўна, казалі, што дзякуючы вам не адна жанчына адчула радасць мацярынства? — Вой, нядаўна сустрэла адну «бяздзетную». Яна ў мяне лячылася. (Як не мела ніводнага дзіцяці. Цяпер мае ажно двух. Шмат жанчын з такой праблемай прыязджала. Болей за сорак на маёй памяці зацяжаралі. Толькі чатыры дзяўчынкі, наколькі ведаю, нарадзіліся. Усе астатнія — «салдаты». Цікава, ці гэта час такі, ці гэта трава такая?..) (усміхаецца).

Лекарка пераканана, што гэта Бог турбуецца, каб яна людзям дапамагала. Інакш чым можна было б патлумачыць тое, што ў яе на агародзе, у кветках, вырастае трава, якая выводзіць лішні ёд...  
— Ведаеце, колкі я хаджу па полі, я гэтай траўцы ніколі не знаходзіла. А тут...! Грошы я з людзей не бяру. Бачыце ж, як жыць. Хто бульбы дысць, хто сала. А гэта афіцэрка падарыла вось жук хустку (паказвае). Я яе так ні разу і не павязала. Яна прыходзіла да мяне з чырвонымі вачыма. Харчавалася на поўначы і кроў і набрала лішняга ёду. У мяне, на шчаце, якраз было адно каліва, тое, што вырастае на агародзе...  
— Траўніца Сяляўка не надта ахвотна раскажвала пра сябе. Увесь час пераводзіла размову на тэму, якая не дае ёй спакою ўжо больш як чатыры гады.

— У 2006 сталі ў нас будаваць аграгарадок, — распавядае траўніца. — Думалі, нашам лепш стане жыць. Ды дзе там. Перамыліся пачаліся з таго, што закрылі нашу ўчастковую бальніцу, якая размяшчалася ў цэнтры Ліпнішак каля касцёла Святога Казіміра. Мы былі абураныя, зварталіся ў розныя інстанцыі (да старшыні СВК «Агра-Ліпнішкі», старшыні райвыканкама...). Аднак, што б вы думалі, 19 лістапада, не палічыўшыся з нашым меркаваннем, моцны будынак бальніцы, пабудаваны ў 1962 годзе, пачалі разбіраць. Мы будвалі не толькі для сябе, але і для пакаленняў. Там дастаткова было зрабіць капітальны рамонт, памяншы электрападары і пачыно ацяпленне. А яны разбурылі... Замест бальніцы на тэрыторыі сельсаветскай, на другім паверсе дзіцячага садка, адкрылі амбулаторыю. На першым паверсе — малавелькія дзеці, на другім — хворыя.

Які ж гэта ўмовы?! Тым больш, у той год, як усё разбуралася, 44 жанчыны былі цяжарныя. Яны ўсе нарадзілі добрых дзетак. Куды ім дзявацца? На першым паверсе ўсё дзеці не змяшчаюцца, там астатнія перавялі ў школу. Таму зараз школьнікі займаюцца ў дзве яны. Які быў сэнс адкрываць амбулаторыю ў будынку дзіцячага сада, калі бальніца размяшчалася ў найбольш прыдатным месцы Ліпнішак?

Крыўда ліпнішкаўцаў, у прычыне, зразумела. Незразумела іншае: чаго зараз дамагаюцца вясцоўцы, працягваючы пераліску (пад лістам «Апошні кліч аб дапамозе!»), які прыйшоў у рэдакцыю, падпісалася 39 чалавек? З адзінай мэтай інстанцыям... Бо на свае вочы пераканалася, што ад помнікі на раўніцы будоўлі застаўся толькі фундамент... Ды і кіраўніцтва, якое давала распараджэнне знесці бальніцу, ужо памыялася.

— Спладзюся, што будынак, які так гарманічна ўпісваўся ў сельскую архітэктуру, усё ж такі адновяць, — тлумачыць Алена Адольфаўна. — Умовы для гэтага ёсць. Застаўся фундамент, пральня, гаражы. Ведаеце, мне гэта бальніца не дае спакою. Калі адновяць бальніцу, не ведаю, што я зраблю з сабой. Танцаваць — дык ногі балыць. Я ж іх, тыя ногі, калі траву на кукішках для людзей збіралі, «страіла». Вені, глянцё, якія, не дай ты Божа... Выпіць такіх-такіх магу, і так галава кружыцца. Скажыце буду. За бальніцу я расцалую.

Калі я пачала разбірацца, Алена Адольфаўна сказала, што не можа мяне так проста адпусціць. Узняла рукі над маёй галавой і пачала чытаць малітву. Шчыра прызначыла, я вельмі скептычна стаўлюся да такіх рэчак, але... дзяўчынкі маіх дактараў ліпнішкаўскага лекара пацвердзіла.

На развітанне я запыталася ў Алены Адольфаўны, якія выклікалі праблемы мне на дарожку, ці перадае яна свой вопыт каму-небудзь?

— Думаю пра гэта. Я ж не вечная. Мне ж ужо, мая ты дзетка, 82-гі год пайшоў...»

Адразу ад лекары я накіравалася ва ўрачэбную Ліпнішкаўскую амбулаторыю. Заірнула ў працэдурны, стаматалагічны, фізіятэрапеўтычны кабінеты. Маецца ў амбулаторыі і клінічна-дыягнастычная лабараторыя, і палата дзённага стацыянара на 4 ложка. Светла, чыста, акуратна. Прэзэнціў у адраме медперсаналу людзі, якія чакалі прыёму ў разгар працоўнага дня, не выказвалі. А вольна бальніцы, што хаваць, настальгіравалі.

— Шкадуем, што яе не стала, — ахвотна ўступіла ў размову пенсіянерка Ганна Нікадзімаўна ПЕКША. — Амбулаторыя — гэта, як ні круці, не бальніца. У 18.45, а ў суботу дык і наогул да 16.30, працоўны дзень ужо скончыўся. У нядзелю выхадны. Праўда, мы, тыя, хто жылі ў сельсаветскай, надта не выстудам, бо нам, у адрозненне ад жыхароў Ліпнішак, да новай амбулаторыі рукі падаць. А вольна ліпнішкаўцы ўсё рэспубліку на вушы паднялі.

Дзмітрый ТАЛСТОЎ, загадчык Ліпнішкаўскай урачэбнай амбулаторыі: «Ад нас мала што залежыць»

— Рэструктурызаванне, у выніку якой я мяну састарэлым частковым бальніцам прыйшлі частковыя амбулаторыі, праходзіць і ў іншых раёнах вобласці. І, наколькі я ведаю, спакойна. Ліпнішкаўскія ж пенсіянеры скардзяцца, што ім стала далёка дабрацца: калі раней бальніца была пад носам, то зараз да амбулаторыі ад цэнтра кіламетраў два. Але ў тым жа пытанні аб тым, ці будзе гэта праблема, я не бачу: з Ліпнішак да сельсаветскай ходзіць маршрутка. Акрамя таго, у нашым распараджэнні ёсць санітарны аўтамабіль, на якім выязджаем і аўтаслугуоўваем, калі трэба, дома. Кругласучасная ж стацыянарная дапамога жыхарам у поўным аб'ёме аказваецца ў адрозненні Іўеўскай цэнтральнай раённай



Міхал ВІЛЧЭЦКІ, старшыня Іўеўскага райвыканкама: «Будаваць у кожнай вёсцы бальніцу немагчыма»

— У нас у раёне і так дзве бальніцы: у Іўі і ў сучаснай новай у Юрацкіхках. Мы ж не можам у кожнай вёсцы пабудаваць па асобнай бальніцы. Адышоў ад прыступу, каб існавала бальніца з пастымі ложкамі. Фінансава гэта немагчыма. Грошы ж укладаць ёсць куды. Зараз будзем школу ў аграгарадку Лелюкі. Акрамя таго, хочам давесці да толку раённую бальніцу. Ужо пачалі рамонт у хірургічным аддзяленні. У бліжэйшым час возьмёмся і за харчоблок. Што тычыцца Ліпнішак, то, як я бачу, дык гэта выдуманая праблема. Жыхары той вёскі могуць атры-

маць комплексную меддапамогу ў сучаснай урачэбнай амбулаторыі. Калі трэба стацыянарнае лячэнне, то ўсім гатова прыняць Іўеўскай цэнтральную раённую бальніцу, якая разлічана на 200 ложкаў. Яна забяспечана сучасным абсталяваннем і знаходзіцца ў 13 кіламетрах ад аграгарадка Ліпнішкі. Транспартная праблема не існуе — ходзяць аўтобусы.

Надзея ДРЫЛА, фота аўтара.

Іўеўскі раён.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-БРОКЕР»**  
220113, г. Минск, ул. Мележа д. 1, тел. 266 24 17  
ГODOVЫЙ БАЛАНС за 2010 год

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Основные средства	110		
нерепродуцируемая стоимость	101	11	12
амортизация	102	1	3
остаточная стоимость	103	10	9
Нематериальные активы	120		
Запасы и затраты	210	17	17
Дебиторская задолженность	240	44	18
Денежные средства	260	16	14
Финансовые вложения	270		
БАЛАНС	300	87	58

ПАСИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Уставный фонд	410	3	3
Добавочный фонд	430		
Нераспределенная прибыль	450	36	18
Краткосрочные займы и кредиты	510		
Кредиторская задолженность	530	48	26
БАЛАНС	700	87	58

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА-БРОКЕР»**  
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2010 год

Наименование показателя	Код строки	2010 г	2009 г
1	2	3	4
<b>I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	325	359
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	54	58
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	271	301
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	263	191
Прибыль от реализации	070	8	110
<b>II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Операционные доходы	071		
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	072		
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	080		
в том числе, прочие операционные доходы	083		
Операционные расходы	090		
в том числе, прочие операционные расходы	093		
Прибыль от операционных доходов и расходов	120		
<b>III. ВНЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ</b>			
Внеоперационные доходы	130		
Внеоперационные расходы	150	3	10
в том числе: курсовые и суммовые разницы	152		
прочие внеоперационные расходы	154		
Убыток от внеоперационных доходов и расходов	160	-3	-10
ИТОГО прибыль за отчетный период	200	5	101
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	3	9
Прибыль до налогообложения	240	8	110
Налог на прибыль	250	2	26
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	-	3
Чистая прибыль (убыток)	240	0	72

В 2010 году компания сотрудничала с аудитором индивидуальным предпринимателем Исакович Ирина Семеновна. Юридический адрес: 220117, г. Минск, пр. Либумова, д. 33, кв. 148, УНП 190524134 от 18.03.2004 г. Свидетельство о государственной регистрации от 18.03.2004 г. №190524134 выдано Минским госисполкомом.

**Аудиторское заключение:** бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Альфа-Брокер», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ООО «Альфа-Брокер» на 1 января 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, при этом совершенные ООО «Альфа-Брокер» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют законодательству Республики Беларусь.

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 29 апреля 2011 г. 111-го ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска

Предмет аукциона — право заключения договоров аренды асфальтированных площадок в зоне отдыха водохранилища «Комсомольское озеро» (парк Победы) для размещения объектов, функционирующих в весенне-осенний период:

№ предмета аукциона	Местоположение в соответствии с экспликацией зоны отдыха «Комсомольское озеро» (парк Победы)	Функциональное назначение	Архитектурная форма	Арендная площадь, кв. м.	Начальная цена предмета аукциона, руб.
<b>Арендодатель — УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска», тел. 290-74-73</b>					
1.	Площадка № 1	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	20	700 000
2.	Площадка № 2	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	30	1 050 000
3.	Площадка № 4	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	20	700 000
4.	Площадка № 5	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	30	1 050 000
5.	Площадка № 6	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	100	3 500 000
6.	Площадка № 7	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	15	525 000
7.	Площадка № 8	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	100	3 500 000
8.	Площадка № 10	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	30	1 050 000
9.	Площадка № 12	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	100	3 500 000
10.	Площадка № 13	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	50	1 750 000
11.	Площадка № 14	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	100	3 500 000
12.	Площадка № 15	летнее кафе с правом реализации пива	павильон	30	1 050 000
13.	Площадка № 3ш	прокат спортивного инвентаря и оборудования для отдыха	-	10	350 000
14.	Площадка № 20	установка надувных аттракционов, прокат электромобилей	переносной аттракцион	20	700 000
15.	Площадка № 21	установка надувных аттракционов, прокат электромобилей	переносной аттракцион	10	350 000
16.	Площадка № 23	установка надувных аттракционов, прокат электромобилей	переносной аттракцион	50	1 750 000

**Условия аукциона:**  
Победитель аукциона за счет собственных средств обязан:  
— установить объект требуемой архитектурной формы и обеспечить его функционирование в соответствии с указанным функциональным назначением;  
— обеспечить подключение объекта к источнику электроэнергии (подключение электроэнергии возможно при условии согласования технических условий по прокладке кабеля сечением не менее 6 мм (нагрузкой 15 кВт) с УП «Зеленстрой Центрального района г. Минска»);  
— установить контейнер и заключить договор со спецпредприятием на вывоз мусора;  
— установить биотуалет (при необходимости);  
— обеспечить подвод воды и канализации к объекту в соответствии с санитарными нормами и правилами (при необходимости);  
— по завершении сезона произвести демонтаж объекта.

Согласование эскизного проектного предложения по конструкции и внешнему виду осуществляется победителем аукциона в установленном Мингорисполкомом порядке с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и отделом архитектуры и градостроительства администрации Центрального района г. Минска.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 17 марта 2011 г. № 690 продолжительность сезона в 2011 г. установлена с 15 апреля по 15 ноября (при благоприятных погодных условиях).

Во всех летних казах обязательна реализация кваса в кегах в розлив и мороженого отечественного производства в ассортименте.

Организатор аукциона — УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39.

Аукцион состоится 29 апреля 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Документы на участие принимаются с 18 по 27 апреля 2011 г. в рабочее время (первый на объект с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются.

Срок договора аренды — 5 лет.

Победитель аукциона для заключения договора аренды обязан зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования.

Со схемами размещения асфальтированных площадок можно ознакомиться у организатора аукциона либо в администрации Центрального района г. Минска (отдел архитектуры и градостроительства — тел. 306 42 95, отдел торговли и услуг — тел. 306 41 73).

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 23.09.2009 № 250.

Для участия в торгов лицом, желающим участвовать в торгов, в течение срока, установленного в порядке Инструкции о порядке организации и проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 23.09.2009 № 250.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый предмет торгов. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-

занные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, возмещаются победителем аукциона.

Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участника перед началом торгов под роспись.

В соответствии с Инструкцией о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 16.12.2009 № 271, договор аренды недвижимого имущества с победителем аукциона заключается на основании решения Мингорисполкома о сдаче в аренду этого имущества в срок в соответствии с законодательством.

По объектам недвижимого имущества, право заключения договора аренды которых продано на аукционе, арендодатель оформляет в комиссию Мингорисполкома по упорядочению использования зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности, заявление с просьбой согласовать сдачу недвижимого имущества в аренду и условия договора аренды. Заявление должно быть подписано арендодателем и победителем аукциона.

По объектам недвижимого имущества, право аренды которых продано на аукционе, арендодатель вправе до получения соответствующего решения Мингорисполкома заключить договор аренды в соответствии с законодательством о праве собственности на имущество.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый предмет торгов. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-

занные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, возмещаются победителем аукциона.

Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участника перед началом торгов под роспись.

В соответствии с Инструкцией о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 16.12.2009 № 271, договор аренды недвижимого имущества с победителем аукциона заключается на основании решения Мингорисполкома о сдаче в аренду этого имущества в срок в соответствии с законодательством.

По объектам недвижимого имущества, право заключения договора аренды которых продано на аукционе, арендодатель оформляет в комиссию Мингорисполкома по упорядочению использования зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности, заявление с просьбой согласовать сдачу недвижимого имущества в аренду и условия договора аренды. Заявление должно быть подписано арендодателем и победителем аукциона.

По объектам недвижимого имущества, право аренды которых продано на аукционе, арендодатель вправе до получения соответствующего решения Мингорисполкома заключить договор аренды в соответствии с законодательством о праве собственности на имущество.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый предмет торгов. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-

занные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, возмещаются победителем аукциона.

Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участника перед началом торгов под роспись.

В соответствии с Инструкцией о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 16.12.2009 № 271, договор аренды недвижимого имущества с победителем аукциона заключается на основании решения Мингорисполкома о сдаче в аренду этого имущества в срок в соответствии с законодательством.

По объектам недвижимого имущества, право заключения договора аренды которых продано на аукционе, арендодатель оформляет в комиссию Мингорисполкома по упорядочению использования зданий, сооружений и помещений, находящихся в государственной собственности, заявление с просьбой согласовать сдачу недвижимого имущества в аренду и условия договора аренды. Заявление должно быть подписано арендодателем и победителем аукциона.

По объектам недвижимого имущества, право аренды которых продано на аукционе, арендодатель вправе до получения соответствующего решения Мингорисполкома заключить договор аренды в соответствии с законодательством о праве собственности на имущество.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемый предмет торгов. Процедура проведения торгов установлена порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, свя-



Там адрамантавалі дарогі, гасцініцы і аэрапорт

Крым, які даўно з'яўляецца адным з любімых беларусамі месцаў адпачынку, абяцае ў новым сезоне змяніцца да непазнавальнасці. Пра гэта расказаў першы намеснік міністра курортаў і турызму Аўтаномнай Рэспублікі Крым Аляксандр ЛІЕУ. Усе пляжы зноў стануць бясплатнымі, гэтак жа, як і пад'езд да культурных аб'ектаў. Лежкі, за які



# Крайна Зодароўя

Выпуск № 20 (256)

## Жаночыя сакрэты

# КАСМЕТЫЧНЫЯ СТРАШЫЛКІ



**СПИРТ** сушыць скуру, аміяк псуе валасы... Сёння можна пачуць нямала гісторый пра шкоду тых ці іншых кампанентаў касметыкі. Але ці такія яны шкодныя насамрэч?

### СПИРТ У ЛАСЬБЕНАХ

**ЗА:** паникаваць з прычыны наяўнасці спірту ў касметычных сродках не варта. І тым больш не трэба думаць, што ён з'яўляецца абавязковай прычынай сухасці скуры. Справа ў тым, што спірты могуць выступаць адроз'ямі ў некалькіх ролях. Напрыклад, як стабілізатары, эмульгатары або носбіты актыўных рэчываў. Пры гэтым яны могуць быць яшчэ і добрымі увільгатняльнікамі. Скажам, сёння ў касметыцы часта выкарыстоўваецца прапіленгліколь, які якраз і змагачаць з сухасцю скуры. Зрэшты, у вялікай колькасці нават ён можа выклікаць раздражненне.

У складзе ласьбёнаў спірт у невялікіх колькасцях будзе дзавяць добры антысептычны, абстужывальны і падсушвальны эфект. Ён хутка выпарваецца, таму пасля выкарыстання такіх сродкаў на скуры не застаецца слядоў і адчування ліпкасці. Дарчы, многія вільготныя сурвэты, прызначаныя для ачышчэння, утрымліваюць менавіта спірт. Праўда, у мінімальнай канцэнтрацыі — каля 3—8%.

**СПУРАЦЬ:** не ўсе спірты дзейнічаюць аднолькава. Дрэнна ўплываюць на скуру этылавы, метылавы, бензілавы ды ізопропілавы. У чыстым выглядзе яны асабліва агрэсіўныя. Могуць расшыраць крывяносныя судасны, запускаць працэс данагнага старэння і выклікаць утварэнне маршчынаў. Таму пажадана не выкарыстоўваць сродкі, у складзе якіх ёсць падобныя кампаненты. Асабліва важна пазбягаць такой касметыкі алергікам і людзям з адчувальнай скурай. Справа ў тым, што гэтыя спірты літаральна «распаўняюць» скуру, робяць яе вельмі ўразлівай. У выніку яна становіцца больш успрымальнай да ўплыву залішняга сонечнага выпраменьвання і нізкіх тэмператур, хутэй зазіпаецца. На фоне выкарыстання сродкаў з «дроннымі» спіртамі не выключаюцца нават абавстрэнне акне.

**РАШЭННЕ:** выкарыстанне спіртазмяшчальных ласьбёнаў апраўдана толькі ў выпадку, калі мы падсушваем асобныя прышчкі. Таму касметычныя сродкі «пад градусам» патрэбны толькі для догляду тлустай і праблемнай скуры.

### ПАРАБЕНЫ Ў КРЭМАХ

**ЗА:** вельмі доўга парабены лічыліся ідэальнымі кампанентамі, якія пазбягалі быць там ні было недахопаў. Аднак не так даўно вакол іх разгарэўся гарачы дыспут. Папаўнілі чуткі пра тое, што яны могуць выклікаць алергію і нават рак грудзей. Але гэта надуманы абыякаў. Парабены ў складзе касметыкі неабходныя. Яны з'яўляюцца кансервантамі, г.зн. дазваляюць павялічыць тэрміны захоўвання прадуктаў. «Пазбягаць» касметыку ад іх немагчыма. Можна толькі выбіраць сродкі, у якіх яны ўтрымліваюцца ў мінімальнай колькасці. Акрамя таго, парабены забяспечваюць абарону крэму ад шырокага спектра бактэрыяў і грыбкоў. Асабліва яны неабходныя ў касметычнай прадукцыі, якая змяшчае вялікую колькасць натуральных кампанентаў. Справа ў тым, што апошнія з'яўляюцца ідэальным асяродкам для размнажэння мікрабаў.

Парабены ліцавага біяспечнага ў канцэнтрацыі да 25%. А ў касметыцы іх колькасць складае і таго менш — не больш як 0,3%. Таму выкарыстанне касметычных сродкаў, у склад якіх уваходзяць гэты кансервант, ніяк не можа прыводзіць да праблем са здароўем.

**СПУРАЦЬ:** ёсць меркаванне, што парабены, нараве з ПАВ і адшукішамі, ліцавага адной з галоўных прычын алергічных рэакцый у людзей з адчувальнай скурай. Безумоўна, доля праўды ў гэтым ёсць. Але варта адзначыць, што непажаданыя рэакцыі ў адчувальных людзей можа выклікаць абсалютна любы кампанент касметычнага сродку.

**РАШЭННЕ:** Калі вы баіцеся парабенаў, паспрабуйце выкарыстоўваць касметыку з расліннымі кансервантамі. Напрыклад, вітамінамі Е і С, прапілісам, а таксама экстрактамі лісця бірызозы, чаромкі, кары сасны або маршкі водарасцяў. Гэтыя ігрэденты захоўваюць каштоўную ўласцівасць касметыкі, аддзяляючы сродкі ад больш біяспечнага для скуры. Іншы прыклад — алеі чайнага дрэва і эўкаліпта. Яны таксама служаць натуральнымі кансервантамі і абароняць крэмы ад шкоднага ўздзеяння бактэрыяў. Аднак такую касметыку нельга выкарыстоўваць больш як 2—3 тыдні. Захоўваць яе трэба абавязкова ў халадзільніку. Акрамя таго, раслінныя кансерванты валодаюць не такім шырокім спектрам дзеяння, як

штучныя. Таму і прымяняцца могуць далёка не ва ўсіх касметычных прадуктах.

### СІЛКОН У ШАМПУНЯХ

**ЗА:** цяпер у многія сродкі для валасоў дадаюць сілкон, пра які ходзіць нямала чутак. Аднак гэты кампанент не толькі не валасяч, але, хутчэй, нават бяскрыўды. Алергічныя рэакцыі на яго сустракаюцца значна радзей, чым на любыя іншыя рэчывы. Па сутнасці, сілконы з'яўляюцца незамежнымі кампанентамі сучасных сродкаў па догляду за валасамі. Яны могуць быць некалькіх відаў. У шампуні, які правіла, дадаюць вадкую водастарваўную форму гэтых рэчываў. Пазначаюцца яны ў большасці выпадкаў як дыміцён. Яны ствараюць устойлівую шчыльную пену. Лёгка змываюцца вадой, не забруджваюць валасы і пры гэтым пакідаюць адчуванне гладкасці.

У тэрмастойлівых сродках выкарыстоўваюць лятуць сілконы — напрыклад, цыкламетэон. Часцей за ўсё іх можна сустрэць у сродках для стайлінгу і спрыяў для імгненнага бляску. Іх задача — засцерага валасоў, пашкоджаных фарбай, хімічнай завійкай. Такія сілконы нібы накрываюць валасы нябачнай цвёрдай плёнчай, якая абароняе і «замацуе» іх. Яны прыкметна скарачаюць час сушкі, робяць валасы больш аб'ёмнымі, мяккімі, шаўкаватымі.

Нерастарвалены ў вадзе сілконы часцей за ўсё выкарыстоўваюцца пры выбаце камбінаваных прадуктаў — напрыклад, бальзамаў-апалоскавальнікаў або шампуню «2 у 1». Назнашаваючыся, яны ахоўваюць пасмы ахоўнай плёнчай, робяць іх гладкімі, палгачыцца расчэсванне. А яшчэ сілконы склейваюць расчэпленыя лускавінкі валаса, робяць яго паверхню больш роўнай і тым самым надаюць прычосцы прыгожы бляск.

**СПУРАЦЬ:** пастаяннае ўжыванне сродкаў з сілконамі можа пагоршыць стан валасоў. Справа ў тым, што выражанага лямбда-эфекту сілконы не аказваюць — хутчэй, служаць для «касаметычнага рамонт».

Валас проста пакрываецца сілконавай плёнчай і лепш адлюстроўвае святло за кошт прыгладжвання лускавінак. Аднак сілконы «замакуюць» і валасас вілгачы і пажывіны рэчывы. Пры частым выкарыстанні гэта прыводзіць да таго, што валасы аказваюцца літаральна «забетанаванымі». Спачатку мы бачым, што валасы становяцца гладкімі і бліскучымі — здаецца, што яны ажываюць. Але з часам заўважаем, што валасы ўсё горш укладваюцца, ствараюцца пышнасць і здаровы выгляд становяцца слабымі.

У вялікіх колькасцях сілконы могуць даць эфект «цяжкай» прычоскі. А гэта, у сваю чаргу, прыводзіць да страты гнуткасці валаса, з-за чаго ён пачынае секчыцца і ламатца па ўсёй даўжыні. Таму часта выкарыстоўваць сродкі, у склад якіх уваходзяць сілконы, непажадана. Праблема заключаецца яшчэ і ў тым, што змываць сілконы не так проста. Канчаткова гэта можна зрабіць толькі пры дапамозе спецыяльных шампуню.

**РАШЭННЕ:** выкарыстоўваць сілконавыя прадукты лепш са ад часу. Такія сродкі будуюць незалежныя, калі трэба хутка надаць валасам дагледжаны і здаровы выгляд. Але для надзейнага вырашэння праблемы варта звярнуцца да ўрача-трыхолога.

### АМІЯК У ФАРБЕ

**ЗА:** сёння многія жанчыны баяцца купляць фарбу для валасоў, у складзе якой ёсць аміяк. Нібыта ён моцна шкодзіць валасам. Аднак на працягу многіх гадоў менавіта ён, нароўні з перакісам вадароду, быў галоўным кампанентам фарбы. Без гэтых двух рэчываў проста немагчыма зрабіць бадзіца стойкага выніку. Нездарма ж фарбы, якія ўтрымліваюць аміяк, ліцацца самімі «доўгайгральнымі».

Механізм вадвор прасты. Першы крок — уздзеянне перакісу вадароду. Ён абскіслерае валас, выдаляе натуральны пігмент, пакідаючы толькі пусты стрыжань. Другі крок — максімальна глыбокае пранікненне і замацаванне штучнага пігменту, якое якраз і адбываецца за кошт аміяку. Восць чаму валасы, афарбаваныя аміячнымі фарбамі, доўга не па-трабуюць асважэння колеру. Баскідуючы ўтрыманне аміяку ў фарбе — не больш як 1,5%.

**СПУРАЦЬ:** зразумела, што для забеспячэння стойкага выніку фарбавальны пігмент павінен пранікнуць дастаткова глыбока ў валас. Толькі тады ён не будзе вымывацца шампунямі. Але пры такім уздзеянні аміяк немінуча пашкоджвае валасы, а перакіс вадароду перасушвае іх.

**РАШЭННЕ:** Калі вы баіцеся негатыўнага ўздзеяння аміяку, лепш выбіраць фарбавальнага, у якіх ён не ўтрымліваецца. Аднак у гэтым выпадку не варта разлічвацца на доўгачасовы вынік афарбавання. **Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.**

## Жыццё пасля аварыі


# РАДЫЯЦЫЙНЫ ФОН І ЦЯЖАРНАСЦЬ

У Брагінскім, Лунінецкім, Слаўгарадскім, Столінскім і Чачэрскім раёнах, якія найбольш пацярпелі ад чарнобыльскай катастрофы, на базе фельчарска-акушэрскіх пунктаў і амбулаторый урача агульнай практыкі створаны групы ўзаемнай падтрымкі для цяжарных жанчын, маладых маці і жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Гэта стала магчымым дзякуючы практы Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь «Павышэнне ўзроўню біясілы чалавека на тэрыторыях, пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС».

Паводле слоў аднаго з куратараў праекта, Людмілы ЖУКОўСКАЙ, якая прадуміла Браскі філіял Інстытута радыялогіі, сёння толькі невялікую колькасць жанчын можна назваць здаровымі. Спецыяльны сур'яжыцца з тым, што каля 80 працэнтаў беларускіх жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту, якія становяцца на ўлік па цяжарнасці, маюць тую ці іншую паталогію. У асноўным гэта залезадэфіцыйная анемія (каля 70 працэнтаў), захавораны нырак і выдзяляльнай сістэмы, ускладненні пасля перанесеных інфекцый, якія перадаюцца палавым шляхам, андарыныя хваробы (часцей за ўсё, паталогія шчытападобнай залозы).

# ЛЕКАВЫ РЫНАК МЫТНАГА СЯЮЗА: ВЫЖЫВЕ МАЦНЕЙШЫ?

**НЕКАЛЬКІ** цікавых тэндэнцый былі заўважаны экспертамі на беларускім фармацэўтычным рынку ў 2010 годзе. Па-першае, беларусы сталі больш сродкаў выдаткоўваць на лекі. Аднак, напрыклад, попыт на супрацьрастворныя, працікашльвяя прэпараты і полівітамныя з'яўжажна знізіўся. Па звестках спецыяльнай даследчай кампаніі «Інтэлікс-М», гадавое спажыванне лекаў на душу насельніцтва павялічылася з 65 долараў у 2009 годзе да 71 долара летась (для параўнання: у 2007 годзе выдаткі на лекі складалі ўвогуле ўсяго 46 долараў). Пры гэтым беларусы сталі інтэнсіўней набываць больш дарагія лекі.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Напрыклад, доля лекаў коштам больш як 50 долараў вырасла ў агульным спажыванні з 3,7 працэнта ў 2009 годзе да 4,7 працэнта летась, коштам ад 20 да 50 долараў — з 5,7 да 6,3 працэнта, ад 10 да 20 долараў — з 11,7 да 12,9 працэнта. Аднак самымі запатрабаванымі ў наведвальніцкіх аптэк усё роўна застаюцца прэпараты ў цэнавым сегменце ад 1 да 5 долараў — яны займаюць 41 працэнт у агульных аб'ёмах продажу рознічнага рынку.

І 11,4 працэнта займаюць у аб'ёмах рознічнай рэалізацыі прэпараты коштам менш як долар за ўпакоўку. Дарчы, доля самых танніх лекаў у аб'ёмах рознічнага продажу скарацілася. Аналагічнае зніжэнне доли сегменту самых танніх лекаў назіраецца ў Расіі і Украіне. Па падліках экспертаў, сярэдні кошт упакоўкі імпортных лекаў, якія рэалізуюцца ў Беларусь праз аптэчны сеткі, склаў летась 3,41 долара ЗША, а беларускіх — 0,78 долара. У 2009 годзе гэтыя паказчыкі складалі адпаведна 3,08 і 0,68 долара.

— Асноўнай тэндэнцыяй апошніх гадоў стала павелічэнне доли на рынку айчынных прэпаратаў, прычым як у грашовым, так і ў натуральным выражэнні, — паведама на прапойшчыя ў Мінску фармацэўтычным бізнэс-форуме **кансультант па развіцці бізнэсу кампаніі «Інтэлікс-М» Дамітрый ПАТВОРЧІК.** У рознічным сегменце ў грашовым вымярэнні дадныя паказчыкі з'яўляюцца розна, пераважна з-за істотнай розніцы ў цэнах на беларускія і замежныя лекі, а ў натуральным выражэнні — прадукцыя беларускіх прадпрыемстваў. Упершыню за многія гады ў ТОП-10 вытворцаў па аб'ёмах продажу першыя тры пазіцыі займаюць айчыныя прадпрыемствы: «Белмедпрэпараты», «Фармлэнд» і Барысаўскі завод медпрэпаратаў.

Пры гэтым барысаўскі завод стаў абсалютным чэмпіёнам па колькасці прададзеных упакоўак — 78,43 млн штук.

Лідарам брэндам на рознічным рынку ў мінулым годзе стаў «Лізінапріл» вытворцаў «Фармлэнд». Таксама ў першую тройку ўвайшлі «Актавекін» (кампанія «Нікамед») і «Эсанціяле» («Санэфі-Авенсіон»). А замкнуў дзясятку «Лекфарм» са сваім добра раскручаным за два апошнія гады супрацьвірусным «Арпелетам».

Што тычыцца змянення структуры спажывання, то ў 2010 годзе найбольш істотна выраслі выдаткі беларусаў на набыванне вакцын — аж на 60 працэнтаў. Таксама назіраўся суур'ёзны рост (на 25 працэнтаў) спажывання прэпаратаў, прызначаных для лячэння цукровага дыябету. На 12 працэнтаў вырас

побыт на супрацьзапаленчыя і супрацьрэўматычныя сродкі, а таксама псіхалекіты.

### Курс — на скарачэнне імпарту

Не сакрэт, што пасля распаду Савецкага Саюза для Беларусі востра паўстала праблема лекавай бяспекі краіны і павышэння даступнасці лекаў для насельніцтва. На той момант у Беларусь дзейнічалі ўсяго толькі два прадпрыемствы

— Барысаўскі завод медпрэпаратаў і «Белмедпрэпараты», якія ў суме выраблялі крыху больш як 100 найменняў лекавых сродкаў. Сёння ліцэнзіі на дзейнасць, звязаную з прамысловым выпускам лекаў, маюць у краіне ўжо 25 прадпрыемстваў. І калі паловы лекавых сродкаў з пераліку асноўных вырабляюць менавіта беларускія вытворцы.

Пералік асноўных лекавых сродкаў адрыўвае выключна важную ролю ў забеспячэнні даступнасці лекаў, паколькі ў яго ўключаны самыя важныя для сістэмы аховы здароўя прэпараты. Таму асноўны акцэнт у імпартазамышчэнні робіцца менавіта на засваенне лекаў з гэтага пераліку.

Усяго ў Беларусь зарэгістравана 6263 найменні лекавых сродкаў, з якіх 1186 выпускаюцца на тэрыторыі Беларусі. Прадпрыемствы канцэрна «Белбіяфарм» вырабляюць 670 найменняў прэпаратаў. У рамках дзяржаўнай праграмы «Новыя лекавыя сродкі» за п'яць гадоў прадпрыемствам канцэрна буда наладжана вытворчасць 18 джэнэрыкаў — аналагаў імпортных прэпаратаў, на якія скончыўся тэрмін ліцэнзійнай аховы. За п'яць гадоў кошт выпушчанага прадукцыі дасягнуў 10 млн долараў. Таксама за перыяд з 2006 па 2010 год ў рамках праграмы імпартазамышчэння буда завершана работа на засваенні вытворчасці 65 найменняў лекавых сродкаў, 44 з іх уваходзяць у пералік асноўных.

Умоўнай эканомія валютных сродкаў склала 45,54 млн долараў. На думку аналітыкаў, для далейшага павелічэння доли айчынных лекавых сродкаў на ўнутраным рынку і скарачэння імпарту неабходна мінімізаваць дубляванне выпуску аднаіменных лекавых сродкаў рознымі беларускімі заводамі і накіраваць іх намаганні на рэальнае пашырэнне наменклатуры за кошт засваення і выпуску запатрабаваных практычнай медыцынай сучасных прэпаратаў.

## ИЗВЕЩАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА по продаже объекта республиканского собственности и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

**Лот № 1.** Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: г. Гродно, пер. Курчатова, и право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 440100000002002590 площадью 5,2630 га сроком на 26 лет

Начальная цена предмета аукциона — 8 024 070 340 руб., сумма задатка — 802 400 000 руб.

Продавец недвижимого имущества: Республиканское унитарное производственное предприятие «Гроднохлебпром», контактные телефоны: (8 0152) 74 44 70, 74 03 22

Организатор аукциона: Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества (Фонд «Гродноблизнево»), 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел. (8 0152) 74 53 86, 72 15 29, 74 53 82; www.region.grodno.by, gkl.gov.by

1. Аукцион состоится 25 апреля 2011 года в 11.00 по адресу: 230023, г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.

2. Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами принимаются Организатором аукциона с 22 апреля 2011 года до 15.00, кабинет 6.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона — Фонда «Гродноблизнево» по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39 (время работы с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней), тел. (8 0152) 74 53 86, 72 15 29, 74 53 82; www.region.grodno.by, gkl.gov.by

3. Победитель аукциона (победитель на покупку) обязан в течение 10 рабочих дней со дня принятия местным исполнительным комитетом решения о предоставлении земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возмещать фактически понесенные на организацию и проведение аукциона согласно утвержденным сметам,

в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, расходы, связанные с формированием земельных участков и изменением земельных участков в результате такого формирования, государственной регистрацией в отношении этих участков.

4. После совершения победителем аукциона (победителем на покупку) указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке, в соответствии с условиями аукциона, Продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а местным исполнительным комитетом — договор аренды земельного участка.

5. **Подробная информация** — в извещении о проведении аукциона, ранее опубликованном в газете «Звезда» 12 марта 2011 г. № 46 (26910).

## Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

- ❖ Оценка оборудования и транспортных средств
- ❖ Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- ❖ Независимая строительная экспертиза

## ИЗВЕЩАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ лота	Наименование объекта	Адрес объектов продажи	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Гомельский подшипниковый завод» Краткая характеристика объекта: Имущественный комплекс ОАО «Гомельский подшипниковый завод» согласно перечню имущества и имущественных прав, входящих в состав ОАО «Гомельский подшипниковый завод» по состоянию на 01.01.2011 г., согласно изменениям зарегистрированным в Научно-производственном государственном республиканском унитарном предприятии «Национальное кадастровое агентство» (свидетельство о государственной регистрации № 2269 от 21.03.2011 г.)	г. Гомель, ул. Шевченко, 27	3 349 500 000	167 475 000
<b>Продавец имущества:</b> управлający в деле о банкротстве ОАО «Гомельский подшипниковый завод», тел. 8(0232) 71 34 62. Цена указана без НДС. Условия продажи: без условий. Шаг аукционных торгов — 5%, возмещение затрат на организацию и проведение торгов ориентировочно составляет 3 688 879 бел. руб. Срок подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов.				
Более подробная информация об условиях и перечне документов для участия в аукционе можно узнать у организатора торгов ГОУ филиала «Центр «Белтехинвентаризация» по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а и по тел. 8(0232) 77 37 27, 77 48 39 (факс), WWW.«BTI.by				
Срок подачи заявления, внесения задатка	До 17.00 16 мая 2011 г. по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34/а			
Дата, время, место проведения аукциона	17 мая 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Шевченко, 27, ОАО «Гомельский подшипниковый завод»			
Номер р/с для перечисления задатка	Р/с 3012105618010 в Региональной Дирекции № 700 ОАО «БПС-БАНК» по г. Минск, пр-т Машерова, 80, код 369, УНП 102353509			
Условия продажи	Без условий			
Условия пользования	Объекты продаются в собственность			
Дополнительная информация по тел.: (0232) 77 37 27, 77 48 39 (факс).				

вытворчасці не перавышаў 0,86 долара.

На беларускім фармынку, у сваю чаргу, на выніках першага паўгоддзя былі прадстаўлены 62 расійскія вытворцы і 276 найменняў лекавых сродкаў. Сярэдні кошт упакоўкі ЛС расійскай вытворчасці на беларускім рынку склаў 0,8 долара. У структуры продажаў у натуральным выражэнні пераважаюць прэпараты з нізкімі коштам — менш як 2 долара за ўпакоўку (на іх долю прыпадала больш як 90 працэнтаў). Сярод топ-брэндаў у грашовым вымярэнні лідэравалі актыўнае вугаль, амікацына сульфат і арбодол.

На думку Мікалая Бяльковіча, для таго, каб не паіцца на дно ва умовах Мытнага саюза, беларускім вытворцам, распешчаным дзяржаўнай падтрымкай унутры краіны, трэба тэрмінова вучыцца прысваіваць свой тавар на знешнія рынкі, займаюцца развіццём маркетынгу года на расійскім фармынку 2010 года на расійскім фармынку былі прадстаўлены ўсяго 6 беларускіх вытворцаў і каля 130 найменняў лекавых сродкаў беларускай вытворчасці.

У агульнай структуры спажывання лекавых сродкаў у Расіі доля беларускіх прэпаратаў складала ўсяго 0,3 працэнта ў грашовым і 1,4 працэнта ў натуральным вы-

мярэнні. Сярод брэндаў лекавых сродкаў беларускай вытворчасці на расійскім фармынку па аб'ёме продажаў у грашовым выражэнні лідэраваў прэпарат «Піралігін» вытворцаў прадпрыемства «Белмедпрэпараты». Сярэдні кошт упакоўкі ЛС беларускай вытворчасці ў грашовым выражэнні вышэйшы.

Мікалай Бяльковіч упэўнены, што, калі бар'еры паміж фармацэўтычнымі рынкамі Расіі, Беларусі і Казахстана канчаткова рухнуць, у Беларусь хлынуць расійскія кампаніі, якія выпускаюць джэнэрыкі па супернізкіх цэнах...

«Калі бар'еры паміж фармацэўтычнымі рынкамі Расіі, Беларусі і Казахстана канчаткова рухнуць, у Беларусь хлынуць расійскія кампаніі, якія выпускаюць джэнэрыкі па супернізкіх цэнах...»

пачысціць і абнавіць свае асартыментныя партфелі, замянішы старыя савецкія брэнды на больш сучасныя прэпараты. І гэта тут жа адбывацца на іх эканамічных паказчыках і ўмацавала іх пазіцыі на фармацэўтычным рынку... **Надзея НІКАЛАЕВА.**

## Открытое акционерное общество «Трест СпецГорСтрой»

Учетный номер плательщика: 690654086  
Вид деятельности: Производство металлоконструкций, строительство, монтаж  
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество  
Орган управления: Собрание акционеров  
Единица измерения: млн. руб.  
Адрес: РБ, г. Заславье, ул. Дзержинская, 26, каб. 26

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 ЯНВАРЯ 2011 г.

Актив	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
		2	3	
<b>I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства:				
остаточная стоимость	110	-	-	-
Нематериальные активы:				
остаточная стоимость	120	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности:				
остаточная стоимость	130	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	-	-	<b>5</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы и затраты	210	-	-	-
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	-	-	-
Денежные средства	260	-	-	5
денежные средства на депозитных счетах	261	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	-	-	<b>5</b>
<b>БАЛАНС (190+290)</b>	<b>300</b>	-	-	<b>5</b>
Пассив	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода	

## ГРАНАТЫ ДЗЕЦЯМ НЕ ЦАЦКА

Дзве 45-міліметровыя гранаты кумулятыўнага дзеяння з узрывальнікам, а таксама ішоў зброю і боепрыпасы жыхар Рэчыцы захаваў у доме, дзе жыве з жонкай і пяцірыма дзецьмі. Па заключэнні саб'ёраў, гранаты былі ў баявым стане і маглі ўзрывацца ў любы момант.



Супраць мужчыны, выхадца з Грузіі, асобы без грамадзяства, заведзены крымінальныя справы па незаконных дзеяннях у дачыненні агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў. Грамадзянін падазраваўся ў незаконным захоўванні і збыце агнястрэльнай зброі і боепрыпасаў, паведамлілі ў прэс-групе ўпраўлення КДБ па Гомельскай вобласці. Падчас правэркі было выяўлена, што ў канцы сакавіка затрыманы незаконна збыў абрзз вінтоўкі і патроны да агнястрэльнай зброі за 250 тысяч беларускіх рублёў. Па месцы жыхарства выяўлены таксама патроны да агнястрэльнай зброі рознага калібру, фрагменты кулямёта часоў Вялікай Айчыннай вайны. Боепрыпасы знішчаны спецыялістамі сапёрна-піратэхнічнай групы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

## НЕПРЫЕМНАСЦЬ З ДЫПЛАМАМ

Магільскі пенсіянер забыўся ў тралейбусе чамдан-дыплатам з асабістымі рэчамі і харчамі. Трывожнае паведамленне ў міліцыю паступіла ад кандуктара тралейбуса, якая знайшла дыплат. На прыватнай плошчы, канцавы прыпынак тралейбуса, выявілі ўсе службы. Пакулі чакалі сапёраў, знайшоўся рассяяны гаспадар. Ён растлумачыў, што ехаў на лёшчына і ўвесь быў у думках пра сям'ю. Калі сапёры правярылі дыплат, мужчыну з маёмасцю адпусцілі.

Ул. інф.

## ТЫТУНЬ ЗАСТАЕЦА НАМ

Браскія памежнікі падчас агляду грузавага цягніка «Брэст—Мілашэвічы», які накіроўваўся ў Польшчу, на метравай глыбіні пад бар'яном знайшлі 300 блокаў цыгарэт «Магnum».

Кантрабанду канфіскавалі.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

## Амаль два месяцы падарожнічала па Даніі беларуская журналістка Наталля Кірпічэнкава. Яна назірала за паўсядзённым мірным жыццём, побытам, традыцыямі і звычкамі нашчадкаў некалі ваяўнічых вікінгаў. Сёння мы пачынаем друкаваць яе рэпартажынае замалеўкі, як гаворыцца, з натурой аб жыхарах гэтай краіны. Дык якія ж яны, датчане?

Пераборліва ў месцы жыхарства. Рэдка датчанін жыве далей за 60 кіламетраў ад мора — такая ў іх традыцыя, якая прыжылася яшчэ са старажытных часоў. Датчане былі і застаюцца людзьмі мора ў першую чаргу. Між іншым, не такога ўжо і халоднага.



Летам у ліпені - жніўні ў цудоўных бухтах Балтыіскага і Паўночнага мора даволі цёплая вада — яна нават падыходзіць для купання. Мора і карміла, і натхняла на далёкія паходы, а сёння забяспечвае датчан энергасурсамі, у тым ліку альтэрнатыўнымі. Даволі аднастайнае ўзбярэжжа ажыццяўляе пясчаныя дзюны, лагуны, алены, якія шпацируюць па лясных узлесках. І яшчэ ветракі. І шмат панастаўляна ўздоўж узбярэжжа. Шматлікі высокія металічныя вежы з велізарнымі крыламі надаюць ландшафту ўрбаністычны рысы, нагадаюць аб келівацы і здольнасці мясцовых жыхароў пераўтвараць моц ветру ў электрычную энергію.

Здавалася, нашошта гэта ім? У адбаві багатыя запасы газу і нафты. Іх здабыча ідзе поўнай хадой на платформах у Паўночным і Балтыйскім морях. Маглі б спакойна жыць за кошт непраду, але не. З'явілася магчымасць выкарыстаць энергію ветру — яны яе не ўпусцілі. Датчане — працалюбыі народ. А іх краіна — эканамічна развітая, і, што сёння надзвычай важна, — энергетычна незалежная. У чым я ім вельмі зайдоршчу. Данія — краіна на астравах, дзе жыве трохі больш за п'яць п'яці мільянаў чалавек. Многім яна здаецца невялікай. Насамрэч, яна па плошчы адна з самых значных дзяржаў Еўропы, бо валодае найвялікшым у свеце востравам Грэнландыя. Праўда, там жыве ўсяго каля 60 тысяч чалавек. Затое яго тэрыторыя ў 50 разоў большая за саму Данію, якая таксама валодае Фарэрскімі астравамі ў Нарвежскім моры. Даніі яшчэ належыць больш за 400 адносна дробных астравоў. Чаго-чаго, а жыццёвай прастору ў жыхароў краіны больш чым дастаткова.

Датчане размаўляюць на мяккай і прыемнай на слых мове. Па мілагучнасці яна мне нагадвае беларускую мову, у якой адбілася слынная беларуская талерантнасць, памір-коўнасць, схільнасць да дыялогу і кампрамісу. Адуць у нас гэта з дазволу. Але чаму такія рысы характару ў гэпашаных жыхароў Даніі? Я думаю, што гэта ўплыў жыцця ў моры. Далёкія продкі скандынаўскіх народаў: датчан, шведваў, нарвежцаў, ісландцаў (іх адносіць да германскіх плямёнаў) — засялілі Скандынаўскі паўвостраў яшчэ да IV стагоддзя нашай эры. Еўрапейцы іх называлі вікінгамі, славяне — варангамі.

Хоць Данія і лічыцца паўночнай краінай, яе жыхароў не надта вабяць зімовыя віды спорту. Мусяць, таму, што ў Даніі снег калі і выпадае ўзімку, дык ляжыць толькі некалькі дзён. Таму тут больш захапляюцца не канькамі і лыжамі, а гонкамі на ўсялякіх аўтамашынах, матацыклах, веласіпедках і гэтак далей. Многія датчане аддаюць перавагу культурнаму і пазнавальнаму турызму і адпачынку. У гістарычных цэнтры Капенгагена месціцца найстарэйшы ў свеце (як сцвярджаюць датчане) парк атрацыйнага Цівалі. Ён быў адкрыты яшчэ ў 1843 годзе. Тут кожны знойдзе забаву па душы: убацьчы баблечкі-пантэміум, паслухае сімфанічны аркестр, штодня працуе дзіцячы тэатр. У Цівалі не засумуюць аматары выліць келіх-дзвюх добрага піва і смачна закусіць у выхадні дзень. Для іх паслуж 37 рэстаранаў рознай катэгорыі: ад дарагіх да эканом-класа, меню якіх стракаціць стравы нацыянальнай кухні. Кожная чацвер, суботу і нідзелю ў парку праходзяць парадны гвардыіцаў, а ў сераду і суботу неба ракувачаюць фэерверкі. У Цівалі можна прысціць раіцаў і бавіцца час ад час самай ночы. Што я і зрабіла. І ведаеце, не

Так выглядае тыповы дацкі гаварок.

пашкадавала. Я думаю, што свой Цівалі ўпрыгожыў бы Мінск, зрабіў бы яго больш прывабным для турыстаў, прычгнуў наведвальнікаў з сярэдніх і малых гарадоў Беларусі. Сёння і ў нас кожная трыцяя сям'я мае аўтамабіль. І я ўпэўнена, што многія семі з рэгіёнаў з задавальненнем правялі б свой выхадні ў такім забавляльным цэнтры.

Малыя гарады і гарадкі — душа Даніі. Іх акуртны выгляд надае асаблівы каларыт і прыгажосць краіне. Адзін з такіх населеных пунктаў — Ольдга — знаходзіцца за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Паўночнага мора. Тут жыве самая што ні ёсць звычайная дацкая сям'я Лаўрсенаў. У іх дзесяцігадовы сын Эспер і трынаццацігадовая дачка Сымоне. Галава сям'і Хеніг Лаўрсен — менеджер па продажы сельгастэхнікі. Яны, як і іншыя датчанскія і падлеткі Ольдга, любяць спорт. Для актыўнага занятку створаны неабліга ўмовы. Эспер і Сымоне захапляюцца спартыўнай гімнастыкай. Эспер часта выступае ў паказальных выступленнях, любіць скакаць на батуте, ці трамбаліне, як яго тут называюць. Эспер таксама заўзяты футбаліст, гуляе за школьную каманду і імкнецца быць падобным на знакамітага Дэвіда Бэхэма. Сымоне, акрамя спартыўнай гімнастыкі, яшчэ і маюе. З яе, гавораць настаянікі маланава, можа атрымацца сапраўдны мастак. Бацька, каб маральна падтрымаць юны талент, павесіў творы дачкі на самым бачным месцы ў гасцёўні. Хай гэсці захапляюцца, гавораць кампліменты, жадаюць творчых поспехаў. Увогуле ў краіне шмат увагі надаюць развіццю і выхаванню дзяцей — тут мноства акавапаркаў, цэнтраў забавы і г. д.

Датчане не ўяўляюць свайго існавання без хатніх жывёлін. У Лаўрсенаў, напрыклад, жыве сімпатычная мініяцюрная котка Міле. Амаль у кожным доме, дзе я была ў Даніі, аддаюць перавагу ўтульным аднапавярховым, пабудаваным пераважна з чырвонай прыгожай і акаснай цэглы ўласным катэджам, быў ці сабакка, ці кот, ці марская свінка, ці певень... Каму што і хто падабаецца.



Са 100-годдзем Карэн Янсена павіншавалася яе вялікая сям'я Лаўрсенаў.

Шмат значных падзей адбылося летас у жыцці сям'і Лаўрсенаў. Карэн Янсен, прабабулі Сымоне і Эспера, споўнілася 100 гадоў. Адзначала юбілей Карэн Янсен уся вялікая сям'я Лаўрсенаў. Прабабулю павіншавалі каралева Даніі Маргарэта II і мэр Ольдга. Мне таксама пашанцавала стаць сведкай правядзення свята Канфірмацыі. Яно сімвалізуе пераход дзевяцінак і хлопчыкаў з дзіцячага ў падлеткавы ўзрост. У Даніі яго ўрачыста адзначаюць ва ўсіх смельках. Дык вось, разам з групай дзевяцінак і хлопчыкаў Сымоне, апраўная ў цудоўную белую сукенку, прышла ў царкву. Там адбылося святчонае набажэнства, пастар благаславіў дзяцей, пасля чаго прысутныя на службе бацькі, госці павіншавалі Сымоне і астатніх удзельнікаў Канфірмацыі. А затым, ужо дома, Сымоне ўвішавалі тата і маці Мануэла, бабуля Тэа, сваякі, усе нешта дарылі. Бацька, напрыклад, лічбавы фотаапарат і новы, блага колеру веласіпед. У гэты дзень шмат фатаграфаваліся, і новым фотаапаратам таксама.

Як і нас, у Даніі рыхтуюцца хутка сустраць Вялікдзень. Яго адзначаць разам прадстаўнікі пратэстанцкай (у Даніі большасць вернікаў — лютэране), католікі і праваслаўныя. Вялікдзень святкуюцца на працягу двух дзён. Накрываецца багаты мясны стол, падаецца асаблівы сорт піва. Які дадому дзецям прыносіць пасхальныя яйкі, а ў школах вучняў вучаць іх расфарбоўваць паводле велікодных матываў. Многія датчане на Вялікдзень пішуць адно аднаму лісты, падпісваючы іх кропкамі — па кожнаму літар у прозьвішчы. Той, хто атрымае ліст, павінен здагадацца, хто адраўляў яго ліст, і падарыць яму яйка. Цікавая традыцыя.

Наталля КІРПІЧЭНКАВА. Фота аўтара.

# ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 28 апреля 2011 г. 1 10-го ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска

Table with 4 columns: № предмета аукциона, Наименование объекта недвижимости, его адрес, описание, условия аукциона, Арендная площадь, кв. м., Цена, тыс. руб. The table lists 57 auction items with their respective details and prices.

# АЎТАЛАЎКА НЕ ХАДЗІЛА Ў ВЁСКУ 3-ЗА ЯМІН НА ДАРОЗЕ І НАВІСЛЫХ НАД ЁЙ СТАРЫХ ДРЭЎ

Дарагая рэдакцыя, дапамажы нам, старым пенсіянерам, каб нам прывезла аўталаўка хлеб і іншыя прадукты ў вёску. Яна ўжо не прывозіць іх з сярэдзіны зімы. Возьце на ферму ў Анцэмчыну (прабачце, калі тут недакладнасьць, але ў лісьце неразборліва. — Рэд.) Дык маладыя сходаць і купаць, а нам гэты кіламетр працісі цяжка. Ды некарыя і не змогуць. Трэба працісі каго-небудзь. Я патэлефанаву бы вам на «гарачую лінію», дык я інвалід другой групы па сьлёху.

Мечыслаў Іосіфавіч ДАВЫДЗЁНАК, вёска Дуды Валожынскага раёна

Ліст заяўніка мы накіравалі на разгаванне ў Валожынскае раённае спажывецкае таварыства. Даволі апэратыўна, з выездам на месца яго работнікі разабраліся ў сітуацыі, пра што праінфармавалі рэдакцыю.

«...Праўленне Валожынскага раённага спажывецкага таварыства паведамляе, што перабоі ў абслугоўванні вёскі Дуды Вішнеўскага сельскага Савета адбыліся ў

сувязі з дрэнным станам дарогі (у пачатку вёскі і ў сярэдзіне ў двух месцах утварыліся глыбокія ямыны), а таксама з-за навіслых над дарогай старых сухіх дрэў, якія не дазвалялі аўтафургону праехаць у вёску. Камісія раённага спажывецкага таварыства, што выязджала ў вёску Дуды для разбору, было ўстаноўлена, што службай ДРБУ быў завезены пясок у пачатку вёскі, але засыпанне ямыны праводзіў сам жыхар вёскі Дзяздыль Г.Г. Ямыны ў сярэдзіне вёскі засталіся. Службай энэргасетак праведзена абразанне старых дрэў і кустоўяголькі на правым баку дарогі (над сьпірамі электраперадач), на левым боку навіслыя старыя дрэвы засталіся. Жыхар вёскі Дуды Давыдзёнак М.І. настаянна пражывае ў вёсцы Халтова Маладзечанскага раёна, у вёсцы Дуды бывае наездамі для догляду за пчоламі, пагатурцы і асабіста не атрымалася. Абслугоўванне жыхару вёскі Дуды з 8.04.2011 г. адбываецца па панядзелках і аўторках аўтаркарай №2 (прадзавец Пасека Т.П.) з 18.45 да 19.10 гадзін у цэнтры вёскі. Адказ заяўніку даць немагчыма, паколькі адрас пражывання невядомы».

# Высакародны метал у злітках — за долары

З учасарнага дня Нацыянальны банк прыпніў у сваіх абменных пунктах продаж каштоўных металаў у мерных злітках за нацыянальную валюту: ціпер залатыя, плацінавыя і сярэбраныя зліткі прадаюцца галоўным банкам выключна за долары, а іх зваротны выкуп ажыццяўляецца ў беларускіх рублях.

Як зазначыў у гутарцы з карэспандэнтам нашай газеты намеснік начальніка Упраўлення інфармацыі Нацыянальнага банка Міхаіл Журавовіч, гэты заход носяць часовы характар: абмежаванні будуць знятыя, калі сітуацыя на валютным рынку стабілізуецца.

«Звязда» ўжо паведамляла пра тое, што з канца мінулага года і пачатку гэтага ў краіне попыт на высакародныя металы істотна павялічыўся. Напрыклад, у студзені ў банках было куплена 118 кілаграмаў золата ў злітках, што амаль утрыя больш, чым было прададзена за першы месяц 2010 года. За студзеня-люты аб'ём іх продажу склаў больш за 208 кілаграмаў — гэта амаль у 2,3 раза перавышае паказчык леташніх студзеня-люта. А ў мінулым месяцы людзі купілі яшчэ больш — 471,5 кілаграма. Такім чынам, толькі ў першым квартале ў краіне аб'ём рэалізаванага золата ў мерных злітках дасягнуў 680 кілаграмаў 338 грамаў. Нагадаем, што летась за студзеня — сакавік банкі прадалі золата ў мерных злітках 166 кілаграмаў 499 грамаў — гэта значыць, менш як у чатыры разы, чым сёлета за такі ж перыяд.

Між іншым, у галоўным банку адзначаюць, што ў

апошні час істотна павялічылася купля залатых зліткаў менавіта юрыдычнымі асобамі (адсюль і высокі попыт на 500-грамовыя і 1-кілаграмавыя зліткі), якія, як мяркуюць, вывозілі іх за мяжу з мэтай рэалізацыі за валюту. Дарэчы, за першы квартал у банках куплена 195 залатых мерных зліткаў па 500 грамаў і 57 — па 1 кг, прычым пераважна большасць была набыта ў сакавіку — аднаведна 189 і 43 шукі.

Разам з тым, найбольшы рост продажаў у першым квартале зафіксаваны на сярэбраных мерных злітках, які звязваюць з рэзкім ростам цен на гэты каштоўны метал. За першыя тры месяцы года аб'ём рэалізацыі сярэбра пераскочыў мяжу ў тону і дасягнуў 1 тону 45 кілаграмаў 50 грамаў, што ў 5 разоў больш, чым было прададзена за аналагічны перыяд 2010 года (тады ў банках было куплена 209 кілаграмаў 250 грамаў). Вырасла сёлета і рэалізацыя мерных плацінавых зліткаў — у 1,4 раза да 9 кілаграмаў 649 грамаў (за студзеня — сакавік 2010 прададзена 6 кілаграмаў 945 грамаў).

Дададзім, што ўчора чына продажаў фізічным асобам залатых мерных зліткаў, якую ўстанавіў Нацбанк, складала: 1-грамавага — 59 долараў, 5-грамавага — 275, 10-грамавага — 544, 20-грамавага — 1084, 50-грамавага — 2698, 100-грамавага — 5257, 250-грамавага — 13133, 500-грамавага — 26254 і 1000-грамавага — 52492 долары.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

# ЗАПРАШАЕ «ТЫДЗЕНЬ ЛЕСУ»

3 і 16 па 23 красавіка ў Беларусі па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі пройдзе добраахвотная акцыя «Тыдзень лесу-2011», прысвечаная Міжнароднаму году лясоў.

Па традыцыі ўзяць удзел у ёй запрашаюцца ўсе ахвотныя. Арганізацыі лясной гаспадаркі забяспечаць для гэтага ўсіх добраахвотнікаў пасадным матэрыялам і прыладамі працы. Акрамя таго, у гэтыя дні ў арганізацыях лясной гаспадаркі пройдзюць дні «адчыненых дзвярэй». У многіх раёнах у дзень адкрыцця «Тыдня лесу-2011» пройдзюць выставы-кірмашы, дзе можна будзе набыць разнастайную прадукцыю лясгасу. Генеральна Асамблея ААН назвала 2011 год Міжнародным годам лясоў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

**МГКУ Дарожно-мастовое прадпрыемства** праводзі конкурс на тэхнічнае абследаванне моста через р. Дубравенка по ул. Челюскинцев, путепровода через ж/д по ул. Челюскинцев, путепровода через ж/д по ул. Якубовского.

Коначны срок подачи новых предложений 15.00 29.04.2011 г. По условиям проведения конкурса и с предложениями обращаться по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Габровская, 9, тел./ф.: 8 0222 48 03 38, адрес электронной почты: mgkudmp@tut.by. УНП 700265690

**МГКУ Дарожно-мастовое прадпрыемства** праводзі процедуру запроса ценовых предложений по закупке установки для ремонта дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием «БЕЛТА» или аналог в количестве 1 единицы.

Коначны срок подачи ценовых предложений 11.00 29.04.2011 г. По условиям проведения процедуры закупки и с предложениями обращаться по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Габровская, 9, тел./ф.: 8 0222 48 03 38, адрес электронной почты: mgkudmp@tut.by. УНП 700265690

# Раскамплектавалі 4 электрухавікі

непрацоўчы жыхар Рагачова і рабочы мясцовага лясніцтва. Праз адпуніў у даху яны пра-бравалі ў склад для захоўвання насення сельгаспрадпрыемства «Зарэчча» ў вёсцы Кашара Рагачоўскага раёна. Там мужчыны знілі абмотку меднага дроту з рухавіку. Метал заваяўшы 45 кг, а шкода ацэнена на суму амаль 80,5 мільн. Выкрадзенае канфіскавана.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

# Не размінуўся з дрэвам

Каля в. Ялова (Ганцавіцкі раён) жыхар в. Раздзялячын п'яным ехаў на аўтамашыне «Аўды», не справіўся з кіраваннем і ўрэзаўся ў дрэва. Кіроўца быў траўмаваны і галінуўся ў бальніцы, а пасажыр, жыхар гэтай жа вёскі, загінуў.

# Забралі ключы і...

Позна вечарам на вул. Пра-летарскай ў Баранавічах прад-вачку прыватнага кіёска сустрэлі двое наглядна знаёмых, зблілі яе і забралі ключы. Затым адчынілі гандлёвы кіёс, прыхалі ўсе на-яўныя грошы і яшчэ прадуктаў. Наряд міліцыі затрымаў рабаўні-ку. Імі аказаліся беспрацоўныя жыхары горада 17 і 18 гадоў. Сымон СВІТУНОВІЧ.

**ЗАВЕРЭНО**  
Директор Департамента по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
А.Л.Галеркин  
14.04.2011 г.

# КРАТКАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

## об открытой продаже облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» второго выпуска

**1. Наименование эмитента:**  
на русском языке:  
полное: Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК»;  
сокращенное: ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»;  
на белорусском языке:  
полное: Закрытае акцыянернае таварыства «АБСАЛЮТБАНК»;  
сокращенное: ЗАТ «АБСАЛЮТБАНК».

**2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):**  
Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95, телефон: (017) 267 77 18, факс (017) 211 83 55, e-mail: root@absolutbank.by

**3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента:**  
Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», расположенное по адресу: 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95, действующее на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/0385603 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29 июля 2012 года.

**4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации:**  
Годовой отчет Банка будет публиковаться в газете «Рэспубліка» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

**5. Размер уставного фонда:**  
Уставный фонд ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» составляет 22 266 455 400 (Двадцать два миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста) белорусских рублей.

**6. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:**  
Решение о втором выпуске облигаций (далее – облигации) принято Наблюдательным советом Банка 17.03.2011 года протокол № 9.

**7. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций):**  
С более подробной информацией и Проспектом эмиссии облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» второго выпуска можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста данной краткой информации об открытой продаже облигаций, в месте продажи облигаций на внебиржевом рынке по адресу:

г. Минск, проспект Независимости, 95 в течение рабочего времени (понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.15), а также на Интернет-сайте эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.absolutbank.by/

**8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций:**  
Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций составляет: 1 000 000 (Один миллион) долларов США.  
Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 1 000 (Одна тысяча) облигаций, которым присвоена серия «АБО2», номера «0001-1000».

**9. Номинальная стоимость облигаций:**  
Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

**10. Цель выпуска облигаций:**  
Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

**11. Период проведения открытой продажи облигаций:**  
Дата начала продажи: 18 апреля 2011 года.  
Дата прекращения продажи: 11 апреля 2013 года.  
Дата погашения облигаций: 18 апреля 2013 года.

**12. Место и время проведения открытой продажи облигаций:**  
Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи.  
Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, проспект Независимости, 95) в течение рабочего времени (понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00, пятница – с 9.00 до 15.15).

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

**13. Срок обращения облигаций:**  
Срок обращения облигаций составляет 731 (Семьсот тридцать один) календарный день с 18 апреля 2011 года по 18 апреля 2013 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день погашения облигаций считаются одним днем, при этом день продажи и расчет не принимаются.

**14. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций:**  
Погашение облигаций осуществляется 18 апреля 2013 года с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 95.  
Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 11 апреля 2013 года.  
Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 11 апреля 2013 года.

В случае, если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированному суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты:**  
Доход по облигациям осуществляется с дисконтом.  
Доход по облигациям (дисконт) – разница между номинальной стоимостью облигации и фактической ценой ее продажи.  
Дисконтные облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости. Цена продажи одной облигации устанавливается ежедневно.

При расчете суммы дохода доход начисляется за каждый календарный день года.  
Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

Доходность при размещении облигаций второго выпуска определяется эмитентом в размере 6 (Шесть целых ноль десятых) процентов годовых.  
В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле:

$$C = \frac{N}{P100 \times (K365/365 + K366/366) + 1}$$

где:  
C – цена продажи облигаций (доллары США);  
N – номинальная стоимость облигации (1 000 долларов США);  
P – доходность, установленная при выпуске (6,0% годовых);  
K365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный день, состоящий из 365 дней;  
K366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный день, состоящий из 366 дней.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются по текущей стоимости, определенной на день продажи.  
Минимальная цена продажи одной облигации – 892,86 доллара США.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = \frac{C \times P}{100} \times \left( \frac{K365}{365} + \frac{K366}{366} \right)$$

где:  
C – текущая стоимость дисконтных облигаций (доллары США);

**Ц** – цена облигации (доллары США), определенная эмитентом в день начала открытой продажи;  
**N** – доходность, установленная при выпуске (6,0% годовых);  
**K365** – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный день, состоящий из 365 дней;  
**K366** – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный день, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения облигаций определяется с дня начала их открытой продажи (размещения) по день расчета их текущей стоимости. День начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем, при этом день продажи и расчет не принимаются.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений K365 и K366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до одного цента. Округление производится по правилам математического округления.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$D = N - C$$

где:  
D – дисконт (доллары США);  
N – номинальная стоимость облигации (1 000 долларов США);  
C – текущая стоимость дисконтных облигаций в день продажи (доллары США).

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

**16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп):**  
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» имеет право производить приобретение второго выпуска облигаций до даты начала их погашения по цене, определяемой Банком.

Досрочное приобретение облигаций осуществляется на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи.

Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:  
– осуществлять реализацию выкупленных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках по цене, определяемой эмитентом;  
– досрочно погасить облигации – в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций;

– совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:**  
При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения о запрете выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

**18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:**  
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 14 апреля 2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1080.

**19. Информация об обеспечении облигаций:**  
Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.  
Нормативный капитал Банка на 01.03.2011 составляет 30 657,0 млн. белорусских рублей.  
Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.03.2011 № 103.

Председатель Правления **Б.Г. Чередын**  
Главный бухгалтер **О.С. Турбина**  
УНП 100331707.

# Крынічка

Рубрыку вядзе Валянціна ШПЛЁУСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 14 (393)

# Ваш кветнік

Надходзіць кароткі веснавы перыяд, калі можна дзяліць півні, касачы, астыльбы, феліксы, дэльфініумы, хризантэмы, ніянкі і іншыя шматгадовыя расліны. Учасці для перасадкі гэтых культур рыхтуюцца з восені, а вясной іх трэба толькі падрыхціць. Для размнажэння ў гэтых раслін, за выключэннем півоній, неабавязкова выкапваць карані цалкам. Калі трэба аддзяліць некалькі пупышак, адрабіце глебу з аднаго боку расліны і вострым садовым нажом ці рэзакіцай зверху адрэжце частку караня. Затым гэта месца прысыпце тоўчаным драўніным вугалем і засыпце вільготнай глебай.

Зграбіце мінулагаю траву, лісьце, тонкія галінкі пакладзіце ў кучу, якую перыядычна палівайце, дадаючы кухонныя адходы і крыху суперфасфату, і 2-3 разы за лета можна яе пералапаціць. Праз год-другі ў вас атрымаецца добрая перагнойна язьма.

Як толькі паспее глеба (растане, падсохне і крыху прагрэецца), рыхтуюць участкі, каб пасеяць раннія аднагадовыя культуры. Калі ўвосень пры глыбокай перапоцы вы не ўгноівалі участак, раскінце суперфасфат, затым глебу перакалаіце, але неглыбока — на см 15 (каб не вывернуць на паверхню насенне пустазелыя, якое закапалі ўвосені).

Ранняя вясной у глебу можна пасеяць васілек, гадзіцыю, календулу, лаватэру, мак, маціюлу, рэзеду, эшольцыю. Насенне духмянага гаршчу высяваюць, калі яно трохі нахлюнецца. Калі зямля сухая, добра паліце падрыхтаваныя барэзнікі, а пасеяўшы насенне, засыпце глебай і прысыпце або прытапчыце. Калі стаіць сухое надвор'е вясной зойкі глебы высых, усходы могуць быць надружымі альбо зусім не з'явіцца. У гэтым выпадку асірожна паліце з лейкі ці шланга з малым напорам вады.

Вызалеце ад зімовага ўкрыцця ружы, гартэнзіі, радэандраны, вегетлы і іншыя расліны, а зямлю вакол іх падрыхціце. Абрэжце ружы, у рэмантантных на кожным здаровым парастку пакіньце па 6-8 пупышак, у чайна-гібрыдных — па 2-3 пупышкі, у пляцістых і паркавых выражце толькі паламанны і слабыя галінкі.

# Чуфа, альбо земляны міндаль

«Наколькі карысны земляны міндаль і што з яго можна атрымаць?».

**В. Саковіч, Барысаўскі раён**  
Чуфа, ці, як яе яшчэ называюць, земляны міндаль, — даволі старажытная расліна. Родам яна з Егіпта. У перакладзе з латын азначае «адмава асаква».

Гэта невысокая расліна на вышыні да 50-60 см з ярка-зялёнымі вузкімі, даволі жорсткімі лістамі, як у звычайнай асакі. У першы год жыцця развівае магутны куст з пладзённымі парасткамі і клубеньчыкамі, якія на смак нагадваюць міндаль, а на другі — зацітвае. У нашых кліматычных умовах чуфа вырошчваюцца, як аднагадовыя культуры. У Расіі гэта культура вядомая з 1800 года, аднак яна незаслужана забытая. Відаць, прычына заключалася ў складанасці збору і ачысткі дробных клубенькаў. Такі лёс спадчынуў чуфу не толькі ў нас. Плянціцы гэтай расліны, якая адзічала, сустракаюцца і ў ШВА. У дзялёк 30 гады мінулага стагоддзя чуфой зацікавіліся вучоныя Расіі. У яе клубнях змяшчаюцца 20-27 працэнтаў тлустага алею, які па якасці блізка да аліўкавага.

Аднак прамысловая вытворчасць так і не была наладжана. Сырыя клубеньчыкі змяшчаюць крухмал і цукар, прыямыя на смак, ідуць на вылучку тартоў, пірожных, падмажання — служаць заменікам кавы. У клубняў, якія праляжалі не менш як год, утвараецца празрысты салаткаваты алей, які на смак нагадвае арэхавы. У Іспаніі з ляжных клубняў гатуюць асыяжальны напой аршад чуфы. Для гэтага клубні замочваюць на суткі, затым здрабняюць на мясарубцы і настойваюць на працягу 24 гадзін, пасля чаго працэдуваюць, цукар дабуваюць на смак, перад уживаннем ахаладжваюць. З клубняў гэтай расліны можна атрымаць спрт высокай якасці з прыемным смакам. Для выганкі спірту клубні здрабняюць і падвяргаюць браджэнню.

Чуфа валодае і лекавымі ўласцівасцямі. Чай з лістоў і сырыя аршкі выводзяць з арганізма радыеянукліды. Пры цукровым дыябеце карысна штодзённа з'ядаць з сырым выглядзе 30 г клубеньчыкаў (перад ужываннем іх старанна мыюць і замочваюць на трое сутак). Пры страўнікова-кішчачных захворваннях з клубеньчыкаў чуфы робяць «малако». Падшукі, набытыя высушанаю травяной часткай расліны, валодаюць заспакавальным дзеяннем.

З карысцю можна выкарыстаць і наземную частку чуфы. У час свіпвання клубняў, які вярхавнік лістоў жаюцьцю, іх скошваюць на корм жывёле. У хатніх умовах вырастаюць расадку чуфы нескладана. Пасадку клубеньчыкаў пачынаюць у сярэдзіне красавіка. Папярэдні іх замочваюць на суткі-двое ў невялікай колькасці вады. Аптымальная глыбіня загортвання — 2 см.

# НЕ ЗАБУДЗЬЦЕСЯ, ШТО Ў КРАСАВІКУ...

...абрэзка дрэў і фарміраванне крон маладых пладовых насаджэнняў — галоўная работа ў садзе. Падрыхціце глебу і ўнясеце арганічныя і мінеральныя азотныя ўгнаенні пад дрэвы і кусты.  
● Настаў аптымальны час для пасадкі і перасадкі дрэў і кустоў.  
● У першай палове красавіка пасадзіце прарощаныя клубні ранняй бульбы.  
● У сярэдзіне месяца пасейце радыску, радзку, моркву, рэ

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 фотай і 150 словамі. Слова: Штучны, Зямлі, Фота 3, Чарада гор, Непаладаны конь, Свай-свай птушка, Спорт на рынку, Нямеская назва Одры, Буйная драўняная птушка, Цюркскі граўдэр, Рымскі дыктар, Ядвіты меданос, Жыве на чужой срэдзі, Азія з ларых энду прышлыну, Чакавец са спінінгам, Асвятляе прыстававанне, Падмошкі, Гаспадар пчола, Азія, навід малюнка, Буйная рака ў Індыі, Цюркскі граўдэр, Рымскі дыктар, Ядвіты меданос, Рух пешкі, Ствол казанка капусты, Нерыва вачэй гітаратура, Кагі ё сакіфу, Душоўная мука, Баня перамогі, Начная птушка, Ледзяная глыба, Шатландская аўчарка, Выдае і забірае грошы, Электронны адрас, Струны інструмент, Грошы Латвіі, Змова папярэненне, Фота 5, Скандынаўскі зліск, Цягла з гліны і саломы, Паўночная птушка, Пакаршыца, Змова папярэненне, Бог грому і маланкі, Симвал невядомай велічыні, Гаўнак абыякі, Мастак Сальвадор, Фота 2, Рамка, "Вайна...", Шумны напуг, Гарачка, Возера на Полаччыне, Фота 1.

ОЙ, НЯСІ, МОЙ КОСЮ



Валюцін Кірыленка — адзін з маладых артыстаў ансамбля народнай музыкі «Бяседа». І па ўзросце (нарадзіўся ў 1975 годзе ў пасёлку Беразіна буда-Кашалёўскага раёна), і па часе працы ў ансамблі (з 1999 года, пасля заканчэння Беларускага ўніверсітэта культуры, з'яўляецца салістам-вакалістам). Аднак у дружным калектыве ён адчувае сябе вольна і творча. Разам з калегамі вообразна перадае характэрна беларускую песню, раздольна выўляе самабытнасць нацыянальнага духу.

Шлях у высакі мастацтва складаецца для Валюціна роўным, але не вельмі простым. З маленства ён іграе на баяне. Першыя ўрокі атрымаў ад музычнага педагога Ады Бандарэні. Летам яна прыязджала на адпачынак у Гаўлі (у гэтую вёску пераехала сям'я Кірыленкаў у 1981 годзе) і ахвотна займалася з таленавітым хлопчыкам.

Цяга да музыкі ў падлетка была настолькі неадольная і моцная, што яго не палохала і не стамляла дарога да музычнай школы, якая знаходзілася за дзесяць кіламетраў у суседнім Жлобінскім раёне. Двойчы на тыдзень ён на веласіпедзе ездзіў у Пірэвічы вучыцца баян-ману майстэрству, а ў непагадзь яго падвозіў бацька Аляксандр Віктаравіч на трактары. У сям'і вельмі люблілі песні, танцы. Маці Зінаіда Івануна, паштовы работнік, падбірала публікацыі па музыцы. Агульная агульна і любоў спрыялі музычнаму навуцнаму Валюціна, дапамагі яму стаць лаўрэатам першага нацыянальнага конкурсу «Галасы Радзімы».

Пасля заканчэння Гомельскага музычнага вучылішча імя Н. Сакалоўскага ў 1994 годзе яго накіравалі ў Беларускае ўніверсітэт культуры. Тут адбыліся лёсавызначальныя падзеі для яго. Ва ўніверсітэцкіх сценах Валюцін сустраў Людміру Маршукі, і яны стварылі сям'ю (цяпер Людміла — салістка-вакалістка ансамбля народнай музыкі «Свята»). І там атрымаў запрашэнне ў «Бяседу».



ОЙ, НЯСІ, МОЙ КОСЮ

Верш Уладзіміра Пецюкевіча  
Музыка Мікалая Алешкі

Ой, нясі, мой косю, косю вараненкі,  
Ты мяне да любай, да майі Надзейкі!  
Без яе, адзінай, чайкі белакрылай,  
Не знаходжу месца,  
проста жыць няміла.

Музыка Мікалая Алешкі. Музыкальны тэкст і ноты для песні «Ой, нясі, мой косю».

899 ТАЛОНАЎ НА АЎТОБУС

адабраў і кандуктара аднаго з аўтобусных паркаў Гомеля невядомы. Як паведамляюць у прас-службе УУС Гомельскага аблвыканкама, вечарам на вуліцы грамадзянін з прымяненнем гвалту адрыўка выкраў у 57-гадовай жанчыны сумачку, дзе знаходзілася стужка з квітамі для праезду ў грамадскім транспарце, а таксама дзве банкаўскія карткі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Сёння, дарагія мае кулінары, мы будзем гатаваць тыпова англійскую страву — пудынг. Першапачаткова пудынг гатавалі з рэштак іншых страў, якія злучалі разам і замацоўвалі ўжо гатовым прадуктам, або прадуктам, які хутка гатаваўся, напрыклад, тлушчам або яйкам. Для салодкіх пудынгаў, якія падаюцца на дэсерт, змацавальнай заліўкай з'яўляюцца звычайна яйка ў спалучэнні з малаком або невялікай колькасцю алкаголю — ромам, каньяком. Думаю, што мы незаслужана забылі пра гэтую вельмі практычную і смачную страву.

Пудынг з вараным мясам і сырам

Вазьміце: 3—4 скібкаці чорнага або белага хлеба, 150 г варанага мяса, 100 г цыбулі, 4 яйкі, 0,5 шклянкі малака або вяршкоў, каля 70 г сыру, 1/3 ч. лыжкі солі, перца, пры жаданні — 1 зубок часнаку.

Форму добра змазачь маслам. З хлеба зрэзаць скарынкі і выкладзі на дно формы. Скарынкі парэзаць маленькімі кубікамі. Цыбулю нарэзаць буйнымі паўкольцамі і абсмажыць на алеі да мяккасці і вельмі лёгкага зарум'явання. Цыбулю дастаць, а ў пательню пакласці кубікі хлеба і крыху (дзесьці каля 1 хвілінкі) яго абсмажыць. Мясца і цыбулю пракруціць праз мясарубку. Сыр дробна нарэзаць. Змяшаць фарш, сыр і кубікі хлеба. Усё выкладзі ў форму. Яйкі ўзбіць з малаком або вяршкамі, пасаліць і паперчыць. Пры жаданні для водару і вострыні можна палажыць зубок часнаку, праціснуты праз прас. Яечную масу раўнамерна выліць у форму. Паставіць запякацца пры тэмпературы 200—220 °С на 25—30 хвілін. Не дапускаць, каб верх прыгарэў — у гэтым выпадку зацягнуць форму фольгай.

Пудынг з сыру

Нам спатрэбіцца: 60 г швейцарскага натаркаванага сыру (можна ўзяць любы іншы), 500 г малака, 3 яйкі, перац чорны молаты, соль.

Малако закіпяціць з соллю і перцам. Узбіць яйкі, як для амлету, і акурата на ўліць у гарачае малако, пастаянна памешваючы, дадаць натаркаваны сыр і старанна перамяшаць.

Маслам змазачь некалькі формачак, напоўніць прыгатаванай сумессю і запякаць у духоўцы на вадзяной лазні 15 хвілін. Выляжыць на блюда і падаваць з таматным соусам.

Пудынг з кабачкоў

Вазьміце: 1 кг кабачкоў, 80 г натаркаванага цвёрдага сыру, 4 яйкі, 3 лыжкі аліўкавага алею, 1 або 2 зубкі часнаку, 1 жменьку лісьця пятрушкі, крыху маярану, сухога або свежага, натаркаванага хлеба, 1 размарын, соль і перца на смак.

Чыстым і рэжам кабачкі кольцамі. Скідаем іх у каструлю, дадаем лыжку аліўкавага алею і варым. Крыху солім. Перайдзім падліваем ваду, каб кабачкі не прыліпалі да каструлі і не згарэлі. Пакуль тушацца кабачкі, пацісьціце пятрушку і часнок у кабакі і перайдзім памешваем. Здымаем, астуджваем, засыпам хлебную крошку (натаркаваны хлеб) — ён паглыне вільгаць, якая з'явілася пры тушэнні. Пасля дадаем маяран, яйкі і сыр. Усё перамяшваем, солім, перчым. Бярэм пательню без ручкі, змазваем алеем, выкладаем усё на яе і выпякаем у духоўцы паўгадзіны пры тэмпературы 180 °С.

Пудынг з бананаў

Нам спатрэбіцца: 350 г бананаў, 50 мл белага віна, 30 г маньных круп, 5 яек, 300 мл малака, лімонная цэдра, 10 г лімоннага соку, 75 г цукру, 100 мл фруктовага соку (на смак).

Зварыць вадкую манную кашу на малаці, злучыць яе з расцёртымі з цукрам яечнымі жаўткамі. Абараняць бананы здрабніць да атрымання падобнай да пюрэ масы і размяшаць з віном, лімонным сокам, здробнай цэдрай і узбітымі бялкамі. У сумесь дадаць кашу і зноў перамяшаць. Маса раскласці ў змазаныя формы і запяць. Пры падчы пудынг паліць фруктовым соусам.

Маньны пудынг

Вазьміце: 2 сталовыя лыжкі маньных круп, 1 шклянку малака, 2 сталовыя лыжкі цукру, 1 чайную лыжку ванільнага цукру, 1 сталовую лыжку масла, 2 яйкі.

Малако змяшаць з цукрам, ванільным цукрам, маслам, жаўткамі і маньнымі крупамі, вытрымаць 30—40 хвілін. У масу выядзіць узбітыя ў пену бялкі, перамяшаць. Гатуецца 4—5 хвілін пры поўнай магнутасці пліты пад накрыўкай. Астудзіць і падаваць.

Апельсінавы пудынг

Дэсерт атрымліваецца проста найсмачнейшы! Троххвілінны энзу пласт цеста, унутры далікатны крем, а зверху пеністая скарынка. Гэта дзіўна: улічваючы тое, што мы змешваем усё інгрэдыенты ў адной ёмістасці.

Вазьміце: размякчанае сметанковае масла — 80 г, 3/4 шклянкі цукру, 2 апельсіны (або буйныя мандарыны) для таго, каб атрымаць цёртую цэдру, 1/3 шклянкі соку, 3 яйкі (жаўткі аддзяліць ад бялкоў), 1/3 шклянкі мукі, 1/2 чайнай лыжкі разрыхляльніка цеста, 300 мл малака, цукровую пудру (для пасыпкі).

Разгарэць духоўку да 170 °С. Змяжць форму для выпечкі. Лепш за ўсё выкарыстоўваць форму глыбінэй каля 5 см і аб'ёмам 1,5 літра. Пры дапамозе міксера ўзбіваць масла, цукар, цэдру і жаўткі, пакуль маса не загусецца і не павялічыцца. Прасейце зверху мукі з разрыхляльнікам і акурата на ўмяшайце яе металічнай лыжкай. Асцярожна ўмяшайце сок і малако. Узбіць бялкі і акурата на ўвядзіць іх у атрыманую масу. Пераляжце сумесь у форму для выпечкі. Паставіць у вількую на памеры форму, наліць у яе гарачы вадкі стожык, каб даставала да паловы пудыngu. Выляжыць 50—55 хвілін да залацістай скарынкі. Пасыпце цукровай пудрай. Дайце пастаяць хвілін 5 перад падачай.

Ядомы анекдот

Аб'ява аб з'яўшчым. Маладая дзяўчына хоча пазнаёміцца з хлопцам. Пра сябе: маю вялікія запасы цукру і алею, працу ў абменніку.

Усімбінемся

Жонкі баяцца — у саўну не хадзіць!  
— Нішто сабе!  
— Дык маю ж машыну!..

Урок малявання ў школе. Настаўнік: — Дзе ты бачыў анёла з трыма крыламі? Вучань: — А дзе вы наогул бачылі анёла?

Прырода таксама падрыхтавала нам жарт на першае красавіка — яна сцявяджае, што ўжо другі месяц ідзе вясна!

Дзве сяброўкі. — Я хацела футра за 600... Муж быў гатовы машыну прадаць, каб яго купіць!..



ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СУСТРАКАЕМ ВЯЛІКДЗЕНЬ

Галоўнае свята

Самы галоўны дзень царкоўнага календара — дзень Вяшчання Хрыстовага.

Усе мы ведаем некаторыя агульныя правілы і традыцыі, звязаныя са святкаваннем Вялікадня. Большасць з нас п'яць кулічы, робяць тварожную паску, фарбуюць яйкі. Чаму ж менавіта гэтыя стравы ставяць на святочныя велікодны стол?

ТВАРОЖНАЯ ПАСКА

Традыцыйна форма паскі — усечаная піраміда. Па адной версіі, сімвалізуе магілу, у якой здзеісініўся цуд Уваскрэснення, па другой — гару Галгофу. На верхнім баку паскі павінны быць літары «ХУ». Яна азначае «Хрыстос уваскрэс». З бакоў паскічныя (формы) па традыцыі робяць вываі крыжы, кап'я, палкі, а таксама парастаку, якія сімвалізуюць пакуты і уваскрэсненне Ісуса Хрыста.

Паска «Усім добра і здароўя»

800 г тварагу, 200 г масла, 2 шк. цукру, 200 г сметаны, 2 яйкі, па палавіне чайнай лыжкі солі і ванільнага цукру, 0,5 шк. разынка.

Змяшайце ўсе інгрэдыенты і ўзбівайце венчыкам 30 хвілін. Маса выкладзіць у чыстую марлю, закруціць вузлом, пакладзіць у форму (а калі яе няма, у салатнік з конусападобным дном), зверху паставіць невялікі цяжар і пакіньце на суткі ў халадзільным дном). Затым марлю акурата на раскруціць, перакліць паску на плоскае блюда і зніміць марлю. Упрыгожце паску на свой густ — шакаладнымі фігуркамі, цукатамі, кавалачкамі садавіны ці кансерваванымі ягадамі.

КУЛІЧ

Згодна са старадаўнім паданнем, Гасподзь пасля свайго Уваскрэснення прыходзіў до апосталаў падчас іх трапезы. Сярэдні месца заставалася незанятым, у сярэдзіне стала ляжаць прызначаны яй хлеб. Так з'явілася традыцыя на Вялікдзень пакідаць хлеб у храме. Гэты хлеб называўся артас. Яго пакідалі на асобным стале, на працягу ўсяго Свелага тыдня абносілі пад час хрэснага ходу вакол храма, а ў суботу пасля блашавання раздавалі вернікам. Паступова з'явілася звычай мець свой артас. Ім стаў куліч (ад грэчаскага «круты хлеб»). Гэтая страву на нашым стале сведчыць пра нябачную прысутнасць уваскрэслага Госпада побач.

Лімонны куліч з міндалем і разынкамі

1 кг мукі, 0,5 л малака, 5 яек, 300 г масла, цэдра 1 лімона, 100 г міндалю, 150 г разынка, 50 г дражджы, 1 шк. цукру, соль.

У невялікай колькасці цёплага малака разведзіце дражджы, дадайце 2 ч. лыжкі цукру і паставіць у цёплае месца падхольціць. У малако, якое засталася, усыпце мукі, дадайце рошыню, старанна перамяшайце, прыкешце ручніком, паставіць зноў у цёплае месца для пад'ёму. Затым дадайце узбітыя з цукрам жаўткі, растопленае масла, натаркаваную цэдру лімона, здроблены міндаль, прамытыя і прасушаныя разынкі, соль. У апошнюю чаргу рухамі зверху ўніз увядзіце узбітыя бялкі і акурата на змясіце цеста. Выкладзіць яго ў добра змазаную маслам форму (не да верху), дайце падняцца, змажце верх жаўткам, пасыпце міндалем і выпякайце да гатунасці.

Куліч «Асаблівы»

1 л малака, 300 г масла, 200 г маргарыну, 1 шк. сметаны, 0,5 шк. алею, 100 свежых дражджы, 10 яек, 1 кг цукру, мука, ваніль, соль, разынкі. Для глазуры: 1 бялок, 1 шк. цукровай пудры, кандытарская пасыпка.

Злучыць шклянку малака, дражджы, па 1 ст. лыжцы цукру і мукі, пакіньце на 30 хвілін. Яйкі ўзбіць, цукар разведзіць у малаці, якое засталася, растапіць масла і маргарын, крыху астудзіць. Усё злучыць, дадайце сметану і стожык мукі, каб атрымаўся цеста, як на аладкі. Пакіньце на дзве гадзіны ў цёплым месцы. Затым падмясіце астатнюю мукі, ваніль, зноў добра перамяшайце, дайце падняцца. Цеста выкладзіць у змазаную алею форму, напоўніць на 1/3 аб'ёму, дайце яшчэ раз падняцца. Выляжыць 30—60 хвілін пры тэмпературы 180 °С (у залежнасці ад памеру куліча). Бялок узбіць з цукровай пудрай, змажце кулічы, упрыгожце кандытарскай пасыпкай.

Чырвоныя яйкі

Звычай фарбаваць яйкі бярэ свой пачатак з часоў імператара Тыберыя. Неўзабаве пасля Уваскрэснення Хрыстовага ў Рыме для прапаведзі Евангелля з'явілася Марыя Магдаліна, якая ў якасці падарунка паднесла імператору курчынае яйка са словамі: «Хрыстос уваскрэс!». Імператар ёй не паверыў і адказаў: што хутчэй курчынае яйка пацярвіць, чым ён паверыць у тое, што нехта можа уваскрэснуць з мёртвых. І ў той жа час белае яйка стала чырвоным.

Сёння мы фарбуем яйкі ў розныя колеры, расісваем іх, упрыгожваем бісерам. Велікодныя яйкі ператварыліся ў вытанчаны падарункі. Іх выробляюць з дрэва, шкла, дэкаратыўнага каменю, каштоўных металаў. Іх захоўваюць, збіраюць цэлыя калекцыі. Вытворчасць велікодных яек стала своеасаблівым відам мастацтва.

«Ювеліры шэдэўр»

Хто не чуў пра знакамітыя велікодныя яйкі Фабержэ? Ювеліры цуд неверагоднай прыгажосці, які пераляваецца ўсім колерам вясёлкі... Аднак для таго, каб стварыць падобную прыгажосць, зусім не абавязкова быць ювелірам. Дастаткова мець жаданне, крыху цяперня і... рознакаляровы бісер.



Для работы спатрэбіцца: бісер некалькіх колераў, тонкая лёска ці нітка, іголка, клей ці двухбаковае плёнка-самаклейка.

Загадаў прадуміць чаргаванне калюрых палосак ці малюнка. Ачышчаны паверхню загатоўкі пакрыць самаклейкай на адну чвэрць вышын і акурата на накладваць спіралю бісерны ланцужок (мал. 1).

Калі для фіксацыі вы выкарыстоўваеце клей, вам давядзецца рабіць усё па частках, каб даць клею падсохнуць. Стараісьце прыклеіваць бісер шыльчана і роўна, рад за рада, пакуль уся паверхня яйка не будзе пакрытая ўзорам (мал. 2). Аднак паверхню яйка неабавязкова цалкам пакрываць малюнкам. Замацаўце ўзор толькі на бакавой паверхні, і ён будзе ярка вызначана на беласнежным фоне.

Можна паэксперыментаваць і з іншымі матэрыяламі: напрыклад, з ніткамі ці тканінай.

ВАЗЬМІЦЕ НА ЗАМЕТКУ

Велікодныя яйкі, атрыманыя ў падарунак, надзяляліся цудадзейнымі ўласцівасцямі. Іх закопвалі ў збожжа, падрыхтаванае для пасеву, каб атрымаць багаты ўраджай, імі гадзілі хатнюю жывёлу, каб яна была здаровай, нават кідалі ў дом, які гарэў, каб патушыць пажар. Свае велікодныя звычайны прыкметы былі і ў дзяўчат. Яны ўмываліся вадою, у якой фарбаваліся яйкі, каб быць прыгожымі і румянымі. Акрамя таго, хрысціане лічылі, што асвячоныя велікодныя яйкі валодаюць сілай дапамагаць у цяжкай і важнай хвіліны жыцця.

ПАРАДА

Каб шалупайка падчас гатавання не патрэскалася, загадаў дастанце яйкі з халадзільніка і дайце ім «сагрэцца» пры пакаёвай тэмпературы. Варыць яйкі трэба ў трохі салёнай вадзе. Пасля афарбоўкі змажце яйкі алеем — гэта дадасць блыску і яркасці.

КАЛІ ГАТАВАЦЬ СВЯТОЧНЫ СТОЛ?

Кулічы можна пачаць загадаў, калі ёсць вольны час. Яйкі фарбуюць у Чысты чацвер. Тварожную паску можна пачаць гатаваць у чацвер вечары, каб да суботы яна стала густой і захоўвала форму.

Сёння

Табліца з надвор'ем на заўтра і абзапачніц.



Надвор'е на заўтра. Табліца з надвор'ем на заўтра і абзапачніц.

ВЕРБНАЯ НЯДЗЕЛЯ

Вербная нядзеля, Вербіца, Вярбіч, Вярба. Асноўнай абрадавай падзеяй гэтага святачнага дня стала наведванне царквы з мэтай асвятчэння галінак вярбы, якім прыпісваліся шматлікія магічна-здараўленчыя ўласцівасці. Звычай асвятчэння галінак дрэва вядомы са старажытных часоў у многіх народаў свету.

Нашы продкі верылі, што асвятчэння вярба дапамагла перасярачы сваёйкою жывёлу ад ведзьмаў, ад «сукоўкаў» (благаго вока суседзяў ці іншых аднавакоўцаў), спрыяла добрай малодцы. У сувязі з гэтым гаспадар абыходзіў з галінкамі вярбы ўсё пачувалася, дзе стаяла розная жывёна, і трохі злёгка сцябаў прутком кожную жывёліну, а затым утыкаў яго ў шчыльную сцяну.

Цікава, што практычна ўсё жывое на падворку павінна было быць «пабіта»: каровы, конь, вол, козы, сабакі, кот, а таксама калоды з цмола. Потым гаспадар ішоў у сад і таксама трохі сцябаў там кожнае пладаноснае дрэва, тое ж самае адбывалася ў агародзе і на ніве.

Пасля таго, як з галінкамі вярбы будзе выкананы ўсё неабходны ахоўна-магічны дзеянні, частку асвятчоных галінак хавалі да бяжычу — у поцуху, частку ўтыкалі ў сцену ці пад страху ўсіх пабудоў. Там яны будзе захоўвацца на працягу года — да наступнай Вербіцы. Галінкі вярбы лічылі адным з самых надзейных сродкаў, каб збераць хату ад пажару, удару маланкі, паводкі, а яе населеныя — ад ліхих людзей і «паганых» вацэй.

На працягу ўсяго года, асвятчоныя галінкі вярбы неаднаразова ўжываліся ў штодзённым селянскім жыцці ў якасці прадудыравальна ахоўнага абарэа. Імі абкурывалі сваёйкою жывёлу, каб засцерагнуць ад суроўкаў, ад хвароб і паджары. З той жа мэтай падкладвалі і ежу, заварвалі і давалі піць настой.

Для таго, каб хатняя жывёла была здаровай, добра пладзілася, вербныя пушышкі запякалі ў спецыяльна спечанай аладкі, бліны або хлебцы. З прутком вярбы земляроб распачынаў узроўненне хараго поля, веснавую і асеннюю сцябу, пасадку бульбы і г.д.

Каб дзіцяці расло здаровым, моцным, ніколі не вярала, пушышкі і невялікія галінкі асвятчаныя вярбы абавязкова клалі ў куцель, калі першы раз купалі нованароджанага. Лічылася: калі змяіраваць калыску дзіцяці з вярбы ці аршынка, то «дзіця таксама хутка вырасць», а калі з глогу — доўга пражыве.

Рэшткі вярбы ніколі не выкідвалі, а захоўвалі да наступнай Вербіцы. І пасля таго, як будзе асвятчаныя новыя галінкі, старыя назваўта спальвалі ў печы (у многіх месцах галінкі спальвалі ў перадствяточную суботу). Прынам папел абавязкова збіралі і рассыпалі па градах (там, дзе не ступае ног каровы ці каня). З вусноў у вусны перадавалася чутка пра тое, што на тых градах, дзе быў рассыпаны папел ад асвятчоных вербачак, пры любых умовах і надвор'і заўсёды ўроджай добрыя агуркі.

Лічылася: той, хто кіне ці ўпусціць галінку асвятчаныя вярбы на зямлю, накліча на сябе пракайце. Таму такую вербачку трэба было хутка спаліць у печы.

ФЭН-ШУЙ ГАРАСКОП

Нядзеля, 17 красавіка

Камфортны дзень. Якасці адпачынак выглядае найболей удалай і дасягальнай сённяшняй мэтай. Дзень можна выкарыстаць для папаўнення засаекі новымі ўражаннямі, эмоцыямі — назапасіць маральныя і фізічныя сілы практычна ніколі не шкодзіць.

Панядзелак, 18 красавіка

Роўны дзень. Час падхольціць для таго, каб засесці за працоўнай пытанні, не перакосваючы з аднаго на другое і надаючы досыць увагі дэталю. Узаемадзейненне з навакольным будзе пазабулена адчувальна напружаннем.

Аўторак, 19 красавіка

Актыўны дзень. Можна чакаць поспеху як у дзелавой ніве, так і ў менш практычных сферах. Сёння варты займацца справамі, у якіх патрэбна прыкмета і нох на перспектывныя магчымасці. Таварыскасць і кантактацсць забяспечыць прыемны вечар у коле сяброў.

Серада, 20 красавіка

Сёння актыўнасць памешчае. Хоць агульны фон і схільна да канструктывных дзеянняў, не варты нікуды спяшацца. Лепш лічыць раз падумаць і зладзіць патрэбны момант. Займаісьце штодзённымі справамі, якія не патрабуюць асаблівага напружання.

Чацвер, 21 красавіка